



ЯК ПРЫВАБІЦЬ ЗАМЕЖНАГА ТУРЫСТА У БЕЛАРУСЬ?

8



СТАРАЖЫТНАЕ ГРАФІЦІ НА СЦЕНАХ ЦАРКВЫ

10

Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

19 КРАСАВІКА 2022 г.
АЎТОРАК
№ 75 (29697)



«Гэта традыцыі, а традыцыямі жывы наш народ»

Прэзідэнт Беларусі падчас рэспубліканскага суботніка закладу парк у «Хатыні»



У мемарыяльным комплексе Аляксандр Лукашэнка азнаёміў з будаўнічымі праектамі, якія плануюцца рэалізаваць у Хатыні, усклаў кветкі да манумента «Непакораны чалавек» і паўдзельнічаў у высадцы дрэў парку гістарычнай памяці.

У час наведвання дзяржаўнага мемарыяльнага комплексу «Хатыні» Аляксандр Лукашэнка даручыў да 80-годдзя трагедыі будаваць тут музей і правесці ўсе неабходныя рэстаўрацыйныя работы. «У мяне каб былі пачаты ўсе работы. Да 9 мая мне даложыце тэрміны, планы, хто будзе працаваць, экспертызы, праекты, каштарысы. Я разуменне, што будаваць мы можам. Але будзем акуртна абсталяваць яго. Мы павіны да гэтага юбілею зрабіць усё, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Неадкладна пачынайце будаваць музей. Галоўнае — экспазыцыя, якая там будзе. Каб людзі прыйшлі і, перш чым соды ступаць нагой, каб у іх сэрца ўжо валасяць».

Пасля ўскладання кветак да галоўнага манумента комплексу Прэзідэнт высадзіў яблыню і два кусты шпільныя каля адной са скульптурных кампазіцый, якія сімвалізуюць былыя хаты спаленнай вёскі. Кіраўнік краіны і журналісты далучыліся да закладання парку на ўскраіну вёскі. Усяго высадзілі там 149 дрэўцаў — па колькасці спаленных у Хатыні жыхароў. Арганізавалі журналісты і невялікае інтэрв'ю з кіраўніком краіны. Першае пытанне — чаму сёлета ён абраў для працы на суботніку Хатыні?

СТАР. 2

Зямныя клопаты



Сельскагаспадарчы комплекс «Лягойкі» — адна з найбольшых гаспадарак раёна. Зараз тут праходзіць зьбіраў яравой пшаніцы ў раёне вёскі Знаменка на плошчы 350 гектараў. Таксама ў гаспадарцы трэба пасеяць гэтай яравой яшчэ 600 гектараў іншых культур. На здымку — галоўны аграном гаспадаркі Дзмітрый ХАЛДЗЕЕНКА і трактарыст Міхаіл ЯРАШЭВІЧ.

ЦЫТАТА ДНЯ

Уладзімір ГУСАКОВ, старшыня Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук



«Мы даю працём на імпартызамічэнні, не такія ў сувязі з санкцыямі. Зусім калібы мы прывялі імпартызамічэнні нашых распрацовак, скалі вэлікі перакі, накіравалі яго ў Савет Міністраў, Міністэрства прамысловасці для выкарыстання. Гэта наша асноўная дзейнасць, каб нашы распрацоўкі выкарыстоўваліся ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі і на прадпрыемствах. Сёння беларускія вучоныя працягваюць атрымаць у плане праграмага забеспячэння, мікраэлектронікі, роботатэхнікі, машынабудавання, аграрных тэхналогій і іншага. Гэта ўсё імпартызамічэнне. І эканоміка без навукі не можа развівацца паспяхова да ісіці на інавацыйным шляху развіцця».

«ТАМУ, ХТО НА БЯДЗЕ ЛЮДЗЕЙ НАЖЫВАЕЦЦА, ЛІТАСЦІ НІКОЛІ НЕ БУДЗЕ»

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў з дэкларацыяй міністра аховы здароўя Дзмітрыя Піневіча, генеральнага пракурора Андрэя Шведа і старшыню Камітэта дзяржаўнай бяспекі Івана Тэртэля. Тэмай абмеркавання стала карупцыя ў сферы медыцыны.

«Найперш пытанне ці то філасофскае, ці то ад жыцця: з чаго пачынаюцца войны? Я магу сёння на працягу 5—7 хвілін даказаць, што ў аснове любой вайны ляжыць несправядлівасць. А ў аснове несправядлівасці — карупцыя», — заўважыў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка акцэнтаваў: усім добра вядома аб жорсткім супрацьдзеянні карупцыі ў Беларусі. Ён падкрэсліў, што, прызначаючы службовых асоб, уздымае гэта пытанне. «І патрабуе, каб ні ў якім разе, прыйшоўшы на пасаду ці ў іншую, яны не загразілі ў карупцыі. Гэта недапушчальна. Тым не менш нават у такой сацыяльнай важнай сферы, як ахова здароўя, ды і ў іншых сферах, усё часцей у нас з'яўляюцца фігуранты адпаведных артыкулаў крмынальнага закона аб супрацьдзеянні карупцыі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

У 2018 годзе Камітэт дзяржаўнай біопеці паведаміў аб затрыманні за хабар дырэктара РНПЦ траўматалогі і артапеды Аляксандра Бялецкага. Медык быў затрыманым і ўзяты пад варту за арганізацыю правядзення тэхнічнага абслугоўвання і рамонту медыцынскага абсталявання з боку камерцыйных структур і саюснасую аплату паслуг. Усяго за ўчыненне злачынстваў, прадурдженых арт. 430 «Атрыманне хабары», арт. 431 «Дача хабары» і арт. 243 «Ухіленне ад выплаты сум падаткаў, збораў» Крмынальнага кодэкса, Камітэтам дзяржаўнай біопеці былі затрыманы, узяты пад варту, а таксама прыменены іншыя меры стрымання ў дачыненні да больш як 30 службовых асоб, усюго больш за 60 фігурантаў. Усе яны, паведаў інфармацыі праваахоўніку, шматразова атрымлівалі незаконныя грошывы ўзнагароджаны за садзейнічанне ў паспяховай медыцынскай працы на завочных чынах.

Гэта пацверджвае вынікі аператыўна-вышукowych мерапрыемстваў, якія праводзіліся працягам час, паказанымі сведка і самі абвінавачаныя, а таксама вынікамі воібыскаў.

СТАР. 2

Лічбавы свет

ID-карткі для беларусаў і замежнікаў

На што здольныя біяметрычныя дакументы?

Штомесяц у Беларусі выдаецца каля 15—20 тысяч ID-картак. Усяго з верасня 2021-га іх атрымалі 57 120 беларусаў. А з улікам біяметрычных пашпартноў лічба выдзеных біяметрычных дакументаў набліжаецца ўжо да 100 тысяч. Набыць ID-картку ці біяметрычны пашпарт для выезду за мяжу ў нашай краіне могуць не толькі не грамадзяне, але і замежныя асобы, а таксама асобы без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у краіне.

Да 14 гадоў беларусы атрымліваюць ID-картку бясплатна, а інашчаздам выдаецца таксама біяметрычныя праязны дакумент і біяметрычны від на жыхарства інашчаздам грамадзянін ці асобы без грамадзянства. Пра асобнасці выкарыстання новых дакументаў расказаў эксперт.

СТАР. 2

Будзецце пільныя!

У ЗОНЕ РЫЗЫКІ — ПАЖЫЛЫЯ ЛЮДЗІ

Што трэба ведаць, каб не адцаць усё свае зберажэнні ашуканцам

Грамадзяне ў апошнія дні сутыкаюцца з новым відам махлярства. Капі яшчэ нядаўна нашы знаёмыя або мы самі трапілі на вуду аферыстаў, якія разнастайнымі спосабамі спрабавалі даведацца нумар банкаўскай карткі, ці цпер ашуканцы робяць стаўку выключна на людзей пажылога ўзросту і выманваюць грошы на тэлефоне.

Пенсіянеры — найбольш уразлівае катэгорыя людзей. Яны з лёгкасцю вераць таму, што ім кажуць. Падманшчыкі гэтым карыстаюцца. У прыватнасці, патэлефанавалі днямі чалавеку ва ўзросце і сказалі, што яго дачка трапіла ў дарожна-транспартнае здарэнне. Каб не заводзіць крмынальную справу, прадставіўшы супрацоўнікам кампетэнтных органаў, махляр прэганавалі ўнесці грошы. Перадурдшы кругленькую суму ашуканцам, грамадзянін звязваў з блізкамі чалавекам, за свабоду якога быццам бы былі заплачаны грошы. Тое, што стаў ахвярай махляроў, мужчына зразумуў адразу. Пацярпелы звярнуўся ў міліцыю.

СТАР. 5



Паліцэйскі міліцыі Васілій ШУПЛЯК.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Аналітыкі прадказалі глабальнай эканоміцы стагнацыю

Сёлета прагназуецца стагнацыя (спад актыўнасці пры высокай інфляцыі), сведчыць вынікі даследаванняў, праведзенага Financial Times умяска з экспертамі Брукінскага інстытута. Большасць краін сутыкаецца з ростам цанавага ціску, пашабленнем ВВП, а таксама падзеннем дзельнага і спажывецкага даверу, адзначаюць эксперты. Бягучы год можа стаць «складаным перыядам геапалітычных перагавораў, устойлівых збаву ў пастайках, а таксама валюталынінасці на фінансавых рынках, прычым фонам для ўсяго гэтага будзе інфляцыйны ціск і адсутнасць прасторы для маневру ў палітыцы», лічыць старшыня навуковага супрацоўніка Брукінскага інстытута Эсвар Пандэй. Зводны індэкс актыўнасці, які рэлічваецца FT і Брукінскім інстытутам, паказвае істотную страту імпульсу да росту з канца 2021 года ў эканоміках развітых краін і дзяржаў, якія развіваюцца, пры зніжэнні ўзроўню даверу і спадае на фінансавых рынках.

Турцыя пачала ваенную аперачыю на поўначы Ірака

Міністэрства абароны Турцыі пачала новую ваенную аперачыю супраць баявой Рабочай партыі Курдыстана (РПК), яна праходзіць у паўночнай частцы Ірака. Пра гэта паведаміў кіраўнік ведамства Хулусі Акар. «Нашы ўзброеныя сілы пачалі аперачыю «Кіпчюк» супраць тэрарыстаў, каб прадухіліць тэрарыстычныя атакі супраць нашага народа і сілы біспекі з поўначы Ірака і забіспекі



КОРАТКА

- Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ №145 «Аб уладканаленні арганізацыі дарожнага руху». Дакументам уносяцца змяненні ва Указ № 551 ад 28 лістапада 2005 года, якім былі зацверджаны Правілы дарожнага руху.
- Старшыня Савета Рэспублікі Наталія Качанова наведвала сёння Гародзкі цэнтр трансфузіялогіі на базе 6-й гарадской клінічнай бальніцы Мінска.
- Камітэт дзяржаўнай біопеці раскрывае незаконную схему атрымання незаконнай узнагароды ўрачамі-артапеды, паведаміў намеснік начальніка Следчага ўпраўлення КДБ Канстанцін Бычак.
- «Беларусбанк» даў дадатковыя магчымасці па крэдытах на нерухомасць. Цяпер можна аформіць крэдыт на будаўніцтва жылля, забудоўшчыцкай якасць з'яўляюцца прадпрыемствы з доляй інавацыйнага ўкладання ў статыстны фондзе больш за 50 працэнтаў.

У красавіку ў горадзе Сідзуока праходзіць традыцыйная аўкцыённа. Тут размешчаны найбольшыя найныя плантацыі краіны, паведаміла інфармацыйнае агенцтва Kyodo. Знаўцы пасля дагуставы адначыні, што набыты за рэкордны кошт з'яўлячы чай ардзюнавецкага ўнікальным інтэнсіўным смакам і вадарам, асабліва глыбокім колерам. На тэрах у Сідзуоку чай новага ўраджоўна ў сярэднім прадаваўся за 5 тысяч эн (каля \$40) за кілаграм. Японія вядома аўкцыённамі сельскагаспадарчай прадукцыі, на якіх нярэдка ўстаўляюцца цанаваы рэкорды. Так, у ліпені мінулага года ў горадзе Канадзава гронка вінаграду рэдкага сорту «Рымскі рубін» была прададзена амаль за \$13 тысяч.

Працоўны семестр

«ГОМСЕЛЬМАШ», МАЗ, «АТЛАНТ» — на якіх яшчэ аб'ектах чакаюць моладзь?

Рэспубліканскія працоўныя праекты «Аўтазавадзец» ахопіць будучым летам каля 120 чалавек. Адпаведнае пагадненне заключылі ЦК БРСМ і кіраўніцтва Мінскага аўтамабільнага заводу.

Лік расказаў журналісту «Звязды» другі сакратар ЦК БРСМ Аляксандр ПРОХАРАЎ, падрыўтоўка да трыага працоўнага семестра вядзецца круглы год. Так, у пачатку бягучага года былі праведзены рэспубліканскі семінар для наймыльнікаў на базе ЗАТ «Атлант» і менавіта там былі дагусты папарядна дамоўленасць з Мінскай аўтамабільнага заводам накіонт рэалізацыі на базе прадпрыемства рэспубліканскага працоўнага праекта для моладзі.

СТАР. 8

РАЗАМ. ДЗЕЛЯ ПАМ'ЯЦІ І БУДУЧЫНІ

У рэспубліканскім суботніку прынялі ўдзел 2,345 мільёна чалавек. Сабрана каля 10,6 мільёна рублёў. Усе гэтыя грошы будуць накіраваны на рэканструкцыю нашай святыні — мемарыяльнага комплексу «Хатынь». Аб гэтым паведаміў журналістам намеснік прэм'ер-міністра Ігар Петрышчэнка, які разам з іншымі членамі ўрада працаваў на добраўпарадкаванні мемарыяла ў вёсцы Папова Града Чэрвеньскага раёна. Падчас суботніка вышэйшыя службовыя асобы краіны не сядзяць дома або ў кабінетах, а працуюць разам з усімі. Сёлета яны прымалі ўдзел у навадзённым парадку ў мемарыяльных месцах, што ў Год гістарычнай памяці лагічна і зразумела. Мы сабралі адрасы, па якіх яны працывалі.

Мемарыяльны комплекс «Масюкоўшчына»

Старшыня Савета Рэспублікі Наталія КАЧАНОВА, сенатары і работнікі сакратарыату разам са школьнікамі, суварайцамі, членамі БРСМ і Маладзёжнага парламента добраўпарадкавалі тэрыторыю мемарыяльнага комплексу «Масюкоўшчына» ў Мінску, дзе ў гады Вялікай Айчыннай вайны знаходзіўся канцэнтрацыйны лагер смерці і загінула каля 80 тысяч чалавек.



Комплекс знаходзіцца пад патранатам Савета Рэспублікі, а Наталія Качанова асабіста аглядае размешчаны на тэрыторыі мемарыялу музей. Сімвалічна, што менавіта моладзь было вырашана заахвоціць да прыборкі тэрыторыі разам з прадстаўнікамі ўлады. Таму вучні школ Цэнтральнага раёна сталі, курсанты сувароўскага вучылішча, Маладзёжны парламент і члены БРСМ — усяго каля 200 прадстаўнікоў працоўнага дэсанту — высадзілі кусты ядлоўцы, елкі і іншыя дрэвы, прыаралі і добраўпарадкавалі тэрыторыю мемарыяльнага комплексу.

Парк побач з прыходам Храма іконы Божай Матці «Адшуканне загінулых»

У Мінску дэпутаты Палаты прадстаўнікоў на чале са Старшынёй Уладзімірай АНДРЭЙЧАНКАМ прынялі ўдзел у добраўпарадкаванні тэрыторыі парку Дружбы народаў на плошчы побач з храмом Храма іконы Божай Матці «Адшуканне загінулых».



На мемарыяльстве парламентарыі азнаёміліся з гісторыяй храма і ўсклалі кветкі да памятнага знака «Ахвярам Чарнобыля».

— Сумесная праца на агульную карысць — гэта шматвяковая славянская традыцыя. І мы ведаем, што нашы продкі ў няпростыя часы аднаўлялі нашу краіну, валі грандыёзныя будовы, — сказаў Уладзімір Андрэйчанка. — У Год гістарычнай памяці мы ўспамінаем тых, хто аддаў сваё жыццё за Радзіму не толькі ў ваены, але і ў мірны час. Таму сёння мы прышлі на гэты месца, каб прадэманстраваць добраўпарадкаванне тэрыторыі, дзе знаходзіцца храм і памятник знаку ў гонар падзвігу ліквідатараў і ахвяр Чарнобыльскай трагедыі.

Мемарыяльны комплекс «Папова Града», Чэрвеньскі раён

Прэм'ер-міністр Раман ГАЛОУЧАНКА разам з намеснікамі і супрацоўнікамі апарату Саўміна працаваў у Чэрвеньскім раёне на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу «Папова Града», дзе падчас ваіны нямецка-фашысцкай захопнікі спалілі цэлую вёску. Раман Галоўчанка заклаў тую алену з клёнаў. Побач з кожным помнікам, які сімвалізуе спалены дом, прадстаўнікі Саўміна пасадзілі рабыні.



— Мы цярпелі па-новаму адкрыццям для свеце трагічнай старонкі гісторыі Беларусі. Заўсёды на трычкі былі найбольш значныя помнікі, да якіх былі пратанты шырокай сцэжкі, якія наведвалі дэлегацыі і турысты, — гэта Хатынь, Трасянец, Трэблінка. Цяпер дзякуючы рабоце гісторыкаў, Генеральнай пракуратуры, якая расследуе справы аб генцыдзе беларускага народа, мы навава адкрываем гэтую трагічную старонку, — сказаў Раман Галоўчанка.

Мемарыяльны комплекс у вёсцы Літавец, Дзяржынскі раён

Канцэртны Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі прынялі ўдзел у рэспубліканскім суботніку ў мемарыяле на месцы спаленай фашыстамі разам з людзьмі вёскі Літавец.



«У Год гістарычнай памяці арганізуем шэраг розных мерапрыемстваў, адзіна з напрамкаў — правесці сістэматызацыю ўсіх нашых памятных месцаў, такіх як вёска Літавец, пахаванні, месцаў былых дзеянняў. Увеквеваючы паміць, мы павіны ўспамінаць людзей, якія прайшлі кроў, гінулі за нашу Радзіму», — сказаў кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Ігар СЕРГЕЕНКА.

Працоўны дэсант добраўпарадкаваў мемарыяльны комплекс, прыбраўшы прылеглаю тэрыторыю і высадзіўшы маленькія дрэўцы елкі. «Усе настраены на актыўную работу. Суботнік — гэта традыцыя. Заўсёды, калі прыходзіць вясенні час, фарбаванне аб'ектаў, пасадка дрэў, будаўнічыя работы — гэта ў нейкім сэнсе ачышчэнне, адраджэнне прыроды перад набліжэннем лета. Трэба даламагчы гэтым працавам», — звярнуў увагу Ігар Сяргееў.

Мемарыяльны комплекс «Дразды»

Старшыня Мінгарвыканкама Уладзімір КУХАРАУ праўчы дзень за справамі па добраўпарадкаванні тэрыторыі былога канцлагера Дразды. Там, на месцы пахавання вайскоўцаў і мірных грамадзян, навадзіў перадачу тэлекіраўнік Гродзенскага аб'екта і прадстаўнік БРСМ грамадскага аб'яднання «Белая Русь» валанцёры, прадстаўнікі Цэнтральнага раёна Мінска — усяго каля 100 чалавек.



— Наша задача — забяспечыць догляд за помнікамі для таго, каб маладыя пакаленне прыходзіла сюды і памятала аб нашых продках, якія загінулі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. Я думаю, мы ўсе разам захаваем гэты месца ў належным стане, — апусіў важнасць суботніка Уладзімір Яўгенаў.

Акцыя пачалася з шыромай ўскладанна кветкаў да мемарыяльнага каменя. Памяць загінулых прысутныя ўшанавалі хвілінна маўчаннем, а потым закліпа работа. Удзельнікі суботніка фарбавалі агароджы, зграбалі лістоту, абрабалі сухія галіны. Таксама яны высадзілі каля 20 дрэў — соснаў і рабыні.

— У такіх дні, які сёння, адбываецца згуртаванне людзей. Мільёны нашых продкаў склапі галовы за тое, каб мы жылі ў міры. Сёння мы знаходзімся ў месцы, дзе фашысты закатавалі дзясяткі тысяч чалавек, якія хацелі жыць. Мы павіны памятаць нашу гераічную мінулае. І агульная работа на добраўпарадкаванні такіх месцаў гэтаму садзейнічае, — сказаў старшыня Мінгарвыканкама.

Канцэнтрацыйны лагер Дразды існаваў з ліпеня да верасня 1941 года, аднак за тры тры жудасныя месяцы туды сангала каля 140 тысяч чалавек. Многіх перавалі ў іншыя канцэнтрацыйныя лагеры Мінска, але шмат было і тых вязняў, чыі жыццёвы шлях скончыўся ў Драздах. Пасля вызвалення Мінска калонія Надзвычайнай дзяржаўнай камісіі знайшлі ў брацкай магіле на гэтай тэрыторыі астанкі звыш дзесяці тысяч чалавек.

Навучальні гаюнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і па справах моладзі Мінгарвыканкама Волга ЧАМАДАНАВА выдзяліла арыеніру для падрастаючага пакалення. «У Год гістарычнай памяці ў першую чаргу мы выбіраем месцы, дзе пахаваны героі вайны, ахвяры генцыду. Мне здаецца, гэта нават не трэба звязваць з Годам гістарычнай памяці — такая работа павіна праводзіцца штогод і, я лічу, не толькі ў дзень рэспубліканскага суботніка. Такія магілы і пахаванні мы павіны даглядаць увесь час».

Таксама Уладзімір Кухарэў разам з кіраўніцтвам і студэнтамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта фізічнай культуры ўзяў удзел у акцыі «Тыдзень лесу». Яны высадзілі алену да юбілея Устаноў адукацыі — 80 клёнаў і пяць елак.

Тэрыторыя каля помніка ў вёсцы Барысаўка, Кобрінскі раён

Кіраўніцтва Брэсцкай вобласці на суботніку працавала ў Кобрінскім раёне. Разам з супрацоўнікамі Кобрынскага райвыканкама і Кобрынскага даследнага лясгаса яны прыбаралі і садзілі дрэвы каля помніка ў вёсцы Барысаўка.

Гэта асабліва мясціна на карце раёна і Радзімы. Да вайны тут жыло каля 900 чалавек. У верасні 1942 года акупанты спалілі вёску, а людзей расстралялі.




Выратаваўся тады адзіна толькі 13-гадовы хлопчык. З яго дапамогай адшукалі месца пахавання ў 1978 годзе і перапахавалі астанкі 200 вайскоўцаў. На брацкай магіле паставілі помнік — скульптуру маці, якая смуткуе. Да помніка вядзе дарога. Уздоўж яе падачас працоўнай акцыі высадзілі алену з елак. Сам помнік таксама ўпрыгожылі па рымерытры дэкаратыўным кустоўям. Тэрыторыю добраўпарадкавалі раней, на суботніку ўнеслі дадатковыя штыркі да парадку і прыгажосці.

— Сёння мы аддаём даніну памяці людзям, якія былі жорстка забіты, — сказаў старшыня аблвыканкама Юрый ШУЛЕЙКА журналістам, а таксама адзначыў, што ў гэты дзень многія жыхары Брэсцкай вобласці працуюць на месцах ваенных пахаванняў і вайсковай славы, напрыклад, у Брэсцкім раёне, ва ўрочышчы Бронная Гара, дзе было расстраляна звыш 50 тысяч чалавек. Там з часам з'явіцца мемарыяльны комплекс.

Тэрыторыя Віцебскай гарадской Цэнтральнай клінічнай бальніцы

Рэканструкцыя гэтага аб'екта выйшла на завяршальную стадыю, будаўнічыя гатоўнасць — больш за 70%. Зараз у будынку выконваюцца аддзелчаныя, электрамонтажныя, санітарныя і іншыя работы. Летас установа была рэарганізавана: тут будзе размешчаны абласны клінічны спецыялізаваны цэнтр. Пасля ўвядзення аб'екта ў эксплуатацыйна стану адрыццё хірургічнага, коларакталогічнага, кардыялагічнага і гастроэнтралагічнага аддзленняў (ўсяго 206 ложкаў). На іх базе будуюцца чатыры абласныя навукова-практычныя цэнтры.



У суботніку прынялі ўдзел работнікі аблвыканкама на чале са старшынёй Аляксандрай СУБОЦІНІМ, іншымі кіраўніцтва абласной вяртыкалі. Такаю жупка сабралі лісце, падмілі сцэжкі і ў рамках акцыі «Тыдзень лесу» папоўнілі зялёнае багацце краіны — высадзілі маладыя туй.

«Вялікая колькасць аб'ектаў у Віцебску маюць патрэбу ў піпнай увазе, пастаянным клопце. Ключавы аб'ект на сёння — цэнтральная гарадская бальніца. Мы ўпэўнены, што да лета яна будзе заддана, напўнена новым абсталяваннем. Гэта ўстанова аховы здароўя значна для горада і вобласці ўся і таму, што ў Віцебску ёсць і ВНУ, і каледж медыцынскага профілю, універсітэцкая клініка, а таксама абласная бальніца, мадэрнізацыя якой таксама ідзе. У цэлым усё гэта стварае ўражанне сучаснага навукова і навукова-медыцынскага цэнтру», — адзначыў кіраўнік вобласці Аляксандр Субоцін.

Ваенна-гістарычны комплекс «Партызанская крынічка», Гомельскі раён

Валікі працоўны дэсант быў заняты па добраўпарадкаванні ваенна-гістарычнага комплексу «Партызанская крынічка» ў Гомельскім раёне. Будаўніцтва знакавага месца памяці сёння знаходзіцца ў фінальнай стадыі. Добраўпарадкаванне тэрыторыі, у тым ліку леспаласяў уздоўж дарогі да мемарыяла, — цяпер найлепшая і актуальная дапамога.



На «Партызанскай крынічцы» рэспубліканскі суботнік аб'яднаў каля 1300 чалавек, спрод якіх былі і кіраўнікі вобласці. Старшыня Гомельскага аблвыканкама Іван КРУПКО падкрэсліў асабліва значнасць памятнага месца, у добраўпарадкаванні якому свой унёсак могуць зрабіць удзельнікі суботніка. «Думаю, зробім усё, каб да 22 чэрвеня адкрыць гэтае памятнае месца. Раней на абласным суботніку мы прайвалі значныя работы і сабралі прыкладна 1,5 мільёна рублёў на яго рэканструкцыю. Цяпер таксама працуем у гэтым знакавым месцы. Разам з тым уносім свой уклад і ў рэканструкцыю мемарыяла рэспубліканскага значэння «Хатынь», — сказаў Іван Крупко.

Тэрыторыя вайскага пахавання «Шталаг 324», Гродна

Старшыня Гродзенскага аблвыканкама Уладзімір КАРАНІК разам з іншымі работнікамі аблвыканкама прыняў удзел у добраўпарадкаванні тэрыторыі вайскага пахавання — Шталаг 324. Гэта лагер ваеннапалонных, які стаў у раёне

вайскай часці на Фалюшы і Каўбасіна і быў створаны ў першыя дні вайны. Лагэр існаваў з 1941 да 1944 года і займаў плошчу ў 50 гектараў. За пару гадоў пра яго прайшлі 36 тысяч чалавек. 15 тысяч ваеннапалонных і мірных жыхароў было расстраляна. На гэтым месцы ўстаноўлены высокі помнік.

— Мы для работы органаў улады абралі месца «Шталаг 324» — першыя лагэр, дзе загінулі тысячы людзей, і наша задача — навести тут парадок. Лічу, што ў Год гістарычнай памяці менавіта такім месцам варта адбываць асаблівае ўвагу, гэта наш святы аб'ект, — адзначыў Уладзімір Каранік.



Па словах кіраўніка раёна, ёсць намер стварыць на месцы шталагу цэлы мемарыяльны комплекс. Сёлета будзе праведзены перадрэктарныя работы па яго далейшай рэканструкцыі. Маркучэна, што плошча будучага мемарыяла складае 2,5 гектары. Тут плануецца размясціць не толькі экспазіцыю былога лагера ваеннапалонных, але і дадаць інфармацыю па вызваленні ўсіх лагераў Беларусі. На тэрыторыі мемарыяла будзе інсталювана канцэнтрацыя з зялёнымі і ваганамі, на якіх прывоўвалі палонных. Асобна экспазіцыя будзе прысвечана спаленым вёскам Гродзеншчыны са «Званом памяці». Будучы працаваць святлодзёжныя экраны.

Таксама ёсць намер увесці побач з мемарыялам парк. Такім чынам, гэта тэрыторыя стане сапраўдным мемарыяльным комплексам, дзе кожны прысутны зможа адчуць усё жахі вайны.

Мемарыял у вёсцы Усакіна, Клічэўскі раён


Старшыня Магілёўскага аблвыканкама Анатоль ІСАЧАНКА быў заняты на работах у Клічэўскім раёне, дзе знаходзіцца мемарыял у гонар партызан ва Усакіне.



Разам з прадстаўнікамі абласной улады і Клічэўскага раёна ён заклаваў піпваю алену ў памяць аб спаленых вёсках Вязеў і Сялец. «Нас прымушавоць забяцца пра той жах, які перажыў беларускі народ», — сказаў Анатоль Ісачанка. — У такіх месцах, як гэта, дзе ў жніўні 1942 года было спалены разам з жыхарамі вёскі Вязеў і Сялец, вусце розумеш, як важна помнік і заахвоціць дакладную гісторыю. Бо няма нічога больш важнага, чым мірнае неба над Гомнямі. Калі глядзіш навабы і чытаеш, што сёння адбываецца ў свеце, інакш мацней разумееш: у аснове павіны быць мір і спакой».

Пахаванне Васіля Чабатарова, Крупецкі раён

Старшыня Мінскага аблвыканкама Аляксандр ТУРЧЫН і работнікі Міноблвыканкама паўдзельнічалі ў рэспубліканскім суботніку і прывалі ў парадок месца пахавання Героя Савецкага Саюза Васіля Чабатарова ў Крупецкім раёне. Васіль Чабатаров загінуў падчас аперацыі «Баграціён», вызваляючы Беларусь.



«Гэта стала добрай традыцыяй: штогод у час рэспубліканскага суботніка мы наведваем абласкі мемарыялы ў аддаленых кутках нашай вобласці, навадзім парадок. Ёсць такія памятыя месцы, якія наведвае вялікая колькасць людзей, можа быць, з прычыны іх размяшчэння. А ёсць і такія, дзе людзі бываюць не заўсёды. Але памяць не павіна быць выбарчай», — падкрэсліў Аляксандр Турчын.

Аляксандра ГВОЗДЗЕВА, Наталія КАПРЫЛЕНКА, Аляксей КАРПІК, Маргарыта УШКЕВІЧ, Святлана ЯСКЕВІЧ, Фота Анатолі КЛЕШЧУКА і БелТА.

НА РАДЗІМЕ МАРАТА КАЗЕЯ

Міністэрства адукацыі і Саюз пісьменнікаў Беларусі займаліся добраўпарадкаваннем у Станькаве на Дзяржыншчыне

Перад пачаткам традыцыйнай вясновай прыборкі работнікі структурных падраздзяленняў Міністэрства адукацыі на чале з міністрам Андрэем ІВАНЦОМ і прадстаўніцтвам Саюза пісьменнікаў Беларусі са старшынёй Аляксандрай КАРЛЮКЕВІЧАМ прайвалі мільнг паміць і ўсклалі кветкі да помніка Герою Савецкага Саюза Марату Казею, які знаходзіцца ў вёсцы Станькава Дзяржынскага раёна.



Пасля работнікі сістэмы адукацыі на чале з міністрам пасадзілі маладыя яблыні ў двары Станькаўскай сярэдняй школы. А члены Саюза пісьменнікаў Беларусі заняліся прыборкай парку на тэрыторыі Дзяржынскага раёна. Цэнтра турызму і краязнаўства. Месца гэтае адметнае свая гістарычным мінулым, таму невыпадкова выклікала цікавасць у пісьменнікаў. З канца XIV стагоддзя ў Станькаве існавала сядзіба знакамітага роду Чапкоў. Графскія палацы былі значна падчас Вялікай Айчыннай вайны. З сядзібнага комплексу захавалася скарбніца, дзе некалі размяшчаліся цудоўная бібліятэка і шматлікія калекцыі графа. Пісьменнікі навілі на былой сядзібе парадок.



БАНК ДАБРАБЫТ
Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»
220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 49, пом. 1, УНП 807000002

Отчет об изменении собственного капитала за 2021 год

Бухгалтерский баланс на 1 января 2022 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт прироста, 2021 год, 2020 год. Rows include АКТИВЫ, Пассивы, and SOБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ.

Отчет о движении денежных средств за 2021 год

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт прироста, 2021 год, 2020 год. Rows include ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

БАНК ДАБРАБЫТ
Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»
220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 49, пом. 1, УНП 807000002

Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2022 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 01.04.2022, 01.01.2022. Rows include АКТИВЫ, Пассивы, and SOБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ.

Отчет о прибылях и убытках на 1 апреля 2022 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 01.04.2022, 01.04.2021. Rows include Прочные доходы, Прочные расходы, Прочие доходы, Прочие расходы.

Отчет о прибылях и убытках за 2021 год

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт прироста, 2021 год, 2020 год. Rows include Прочные доходы, Прочные расходы, Прочие доходы, Прочие расходы.

Сведения о совокупном доходе за 2021 год

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт прироста, 2021 год, 2020 год. Rows include Прибыль (убыток) от операций, Прочие компоненты совокупного дохода.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Выполненные нами аудиторские процедуры также включали проверку на выборочной основе своевременности выявления признаков негативной информации и финансовой неустойчивости кредитополучателя.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Выполненные нами аудиторские процедуры также включали проверку на выборочной основе своевременности выявления признаков негативной информации и финансовой неустойчивости кредитополучателя.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Выполненные нами аудиторские процедуры также включали проверку на выборочной основе своевременности выявления признаков негативной информации и финансовой неустойчивости кредитополучателя.

Председатель Правления И. В. Лигурца
Главный бухгалтер А. В. Дорожкин

Кадровая информация бухгалтерской (финансовой) отчетности размещена на следующей странице интернет-сайта банка: https://bankdabrabyt.by/about/finance

Центр Промышленной Опенки
ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ
ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона ЗАО «Центр Промышленной Опенки»
Оператор ЭТП ООО «ИИМ-Консалт»
Адрес: Гродненская обл., Берестовичский р-н, г. Г. П. Шеняк, Берестовичский ул. Вязовый переулок, 62

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью аукциона является приобретение права собственности на объект недвижимости, находящийся в собственности ООО «ИИМ-Консалт».

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью аукциона является приобретение права собственности на объект недвижимости, находящийся в собственности ООО «ИИМ-Консалт».

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью аукциона является приобретение права собственности на объект недвижимости, находящийся в собственности ООО «ИИМ-Консалт».

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Участие в аукционе принимают лица, обладающие гражданской правоспособностью и дееспособностью в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Участие в аукционе принимают лица, обладающие гражданской правоспособностью и дееспособностью в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Участие в аукционе принимают лица, обладающие гражданской правоспособностью и дееспособностью в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Участие в аукционе принимают лица, обладающие гражданской правоспособностью и дееспособностью в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Моцныя рэгіёны

«ГРОДЗЕНСКАМУ РАЁНУ ГРЫЙДЗЕЦА СПРАВАЙ ДАКАЗВАЦЬ СВАЮ ТРывАЛАСЦЬ»

Шчырая размова са старшынёй Гродзенскага райвыканкомка аб санкцыях, малочных рэках і хлебным караваі

Гэтым днём Яна ВАСІЛЕВСКАЯ застае ў кабінце складана. Яе маршрут іны раз наогул непрадказальны. Зразумела: пара напружана і складана. Тут і пасяўная кампанія, і зладка кармавой базы, і ашча і санкцыі... У некаторых пытаннях патрэбна пазнаваць перабудова былых пасяўняў. Але, здаецца, у кіравніку раёна ёсць упэўненасць у трываласці АПК, бо менавіта гэты сектар складае ядро дабрабыту.

— Гродзенскі раён — традыцыйны і аграрна-сельскі комплекс краіны. Не першы год раён даказвае, што аграрны сектар можа і павінен быць прывіткавым. Цяпер ідзе закладка новага ўраджаю. На што робіцца ўпор?

— Зараз гадоўнае — закласці зерне, атрымаць хлеб. Так, пшаніца ў нас асабліва шлюбна. Праўда, апошнім часам мы разам з алейчынямі ўдзялілі ўвагу захадній селекцыі і ў многім атрымалі. Ураджайнасць паднялася, але ў мінулым годзе амаль 80 % трываласці захадній селекцыі загінула, а восе нашай выстаяла. І сёння мы ведаем, які сорт у нашых умовах лепшы. Упэўнена збіраем па 7-8 тон у сярэднім з гектара зерневых, а пшаніцы, азімага трыкаля 9-10 тон з гектара. І не з якіх-небудзь асобных паўёў, гэта



норма для раёна. І нават у складных умовах мы павылі дала добры ўраджай. У гэтым годзе спадзімся, што ў сярэднім 7-7,5 тony зерневых павялічылі атрымаць. Для гэтага многае зроблена. Вельмі значную дапамогу мы атрымалі з боку дзяржавы. Маём магчымасць атрымаць ільготныя крыдлы пад 3-4 працэнты гадавых субсідыяў. Ёсць запасы сродкаў у асобных раёнах.

Прэзідэнт нацтвае атрымаць сёлета не менш чым дзевяць ільготнаў тон зерня. Гэта адна тона на чалавека. Гродзенскі раён кожны год збірае як мінімум 270—330 тысяч тон, атрымліваючы 5-6 тон на чалавека. Думае, што і сёлета праграма будзе

выканана. І Гродзенскі раён зробіць важны ўнёсак у агульны каравай. — Ці будзе карэкціравацца структура пасаваў?

— Зараз трэба думаць аб тым, як забяспечыць жыццелагоднасць. Пакуль мы яшчэ жывём на запасах біялагічнай кармоў. Таму і вытворчасць малака на высокім узроўні. У некаторых гаспадарках на ірва на карову перавышае 10-11 тысяч кілаграм малака ў і год. У сярэднім па раёне гэты паказчык складае амаль дзевяць тысяч. Але такіх вынікаў наодр неманічмы без соі і сланечнікавага шроту. А гэта атрымаць пазіцыі. Вядома, што зкармаць кармы з-за санкцый цяпер немагчыма. А на прадпры-

емстве «Садружжасі» ў Сморгоні цэна на бялковыя кармы падскокчыла амаль удвая. Таму пытанне з кармамі сапраўды вострае. У сувязі з гэтым прынялі рашэнне павялічыць пасяўныя плошчы пад гарох, бабы, сою, лубін. Гэтым зарэзі займаемся. Другі год нарочаваем пасевы рапусы. Рапус — той самы бялок, які неабходны пры кармленні жывёлы.

— Дагаворы павялічыліся ў Сморгоні, але па ім зямельным фірмам забароняюць працаваць. Напрыклад, мы здаюна працуем з Польшчай на злітных насенні зерневых. Сёлета нам іх не прадалі. На дзяржаўныя прадпрыемствах суседняй краіны адказалі, што не хочучь прынямацца. Але нічога. Мы купілі ў іных краінах.

— Якія пратэсты ў аграэканамічнай галіне? Ці павялічыліся санкцыі на іх продаж?

— Сапраўды, самае гадоўнае для нас — збыт прадукцыі. Мы сёння, напрыклад, атрымліваем па 800 літраў малака на чалавека. Самі выліваем 200 літраў, а 600 трэба прадаць. Каму? Аднаўляем у Расіі, Казахстане. У Кітай пайшоў шок малака. Быў нідэрландскі рынак Еўрапейскага саюза, але ён закрываў для нашай якаснай прадукцыі.

Думаець, на Захадзе так жа адразу вырваліся санкцыі выстаўці? Яны рынтаваліся доўгі час, бо немагчыма так хутка гэтыя санкцыі ўвесці. Значыць, рынтаваліся згодна да эканамічнай галіны. Хіба варта суседзім так жыць? Ім жа горш будзе. Мы выхваем і знойдзем, куды прадаць. Прайдзе час, і ўсё гэтым не паразуміем, санкцыі сядуць. Толькі шадка страчанага часу.

— Такім чынам, дагаворы з замежнымі фірмамі больш не працуюць?

— Дагаворы павялічыліся ў Сморгоні, але па ім зямельным фірмам забароняюць працаваць. Напрыклад, мы здаюна працуем з Польшчай на злітных насенні зерневых. Сёлета нам іх не прадалі. На дзяржаўныя прадпрыемствах суседняй краіны адказалі, што не хочучь прынямацца. Але нічога. Мы купілі ў іных краінах.

— Дагаворы павялічыліся ў Сморгоні, але па ім зямельным фірмам забароняюць працаваць. Напрыклад, мы здаюна працуем з Польшчай на злітных насенні зерневых. Сёлета нам іх не прадалі. На дзяржаўныя прадпрыемствах суседняй краіны адказалі, што не хочучь прынямацца. Але нічога. Мы купілі ў іных краінах.

— Якія пратэсты ў аграэканамічнай галіне? Ці павялічыліся санкцыі на іх продаж?

— Сапраўды, самае гадоўнае для нас — збыт прадукцыі. Мы сёння, напрыклад, атрымліваем па 800 літраў малака на чалавека. Самі выліваем 200 літраў, а 600 трэба прадаць. Каму? Аднаўляем у Расіі, Казахстане. У Кітай пайшоў шок малака. Быў нідэрландскі рынак Еўрапейскага саюза, але ён закрываў для нашай якаснай прадукцыі.

Думаець, на Захадзе так жа адразу вырваліся санкцыі выстаўці? Яны рынтаваліся доўгі час, бо немагчыма так хутка гэтыя санкцыі ўвесці. Значыць, рынтаваліся згодна да эканамічнай галіны. Хіба варта суседзім так жыць? Ім жа горш будзе. Мы выхваем і знойдзем, куды прадаць. Прайдзе час, і ўсё гэтым не паразуміем, санкцыі сядуць. Толькі шадка страчанага часу.

— Такім чынам, дагаворы з замежнымі фірмамі больш не працуюць?

— Дагаворы павялічыліся ў Сморгоні, але па ім зямельным фірмам забароняюць працаваць. Напрыклад, мы здаюна працуем з Польшчай на злітных насенні зерневых. Сёлета нам іх не прадалі. На дзяржаўныя прадпрыемствах суседняй краіны адказалі, што не хочучь прынямацца. Але нічога. Мы купілі ў іных краінах.

— Дагаворы павялічыліся ў Сморгоні, але па ім зямельным фірмам забароняюць працаваць. Напрыклад, мы здаюна працуем з Польшчай на злітных насенні зерневых. Сёлета нам іх не прадалі. На дзяржаўныя прадпрыемствах суседняй краіны адказалі, што не хочучь прынямацца. Але нічога. Мы купілі ў іных краінах.

— Якія пратэсты ў аграэканамічнай галіне? Ці павялічыліся санкцыі на іх продаж?

— Сапраўды, самае гадоўнае для нас — збыт прадукцыі. Мы сёння, напрыклад, атрымліваем па 800 літраў малака на чалавека. Самі выліваем 200 літраў, а 600 трэба прадаць. Каму? Аднаўляем у Расіі, Казахстане. У Кітай пайшоў шок малака. Быў нідэрландскі рынак Еўрапейскага саюза, але ён закрываў для нашай якаснай прадукцыі.

Думаець, на Захадзе так жа адразу вырваліся санкцыі выстаўці? Яны рынтаваліся доўгі час, бо немагчыма так хутка гэтыя санкцыі ўвесці. Значыць, рынтаваліся згодна да эканамічнай галіны. Хіба варта суседзім так жыць? Ім жа горш будзе. Мы выхваем і знойдзем, куды прадаць. Прайдзе час, і ўсё гэтым не паразуміем, санкцыі сядуць. Толькі шадка страчанага часу.

— Такім чынам, дагаворы з замежнымі фірмамі больш не працуюць?

— Дагаворы павялічыліся ў Сморгоні, але па ім зямельным фірмам забароняюць працаваць. Напрыклад, мы здаюна працуем з Польшчай на злітных насенні зерневых. Сёлета нам іх не прадалі. На дзяржаўныя прадпрыемствах суседняй краіны адказалі, што не хочучь прынямацца. Але нічога. Мы купілі ў іных краінах.

— Дагаворы павялічыліся ў Сморгоні, але па ім зямельным фірмам забароняюць працаваць. Напрыклад, мы здаюна працуем з Польшчай на злітных насенні зерневых. Сёлета нам іх не прадалі. На дзяржаўныя прадпрыемствах суседняй краіны адказалі, што не хочучь прынямацца. Але нічога. Мы купілі ў іных краінах.

— Якія пратэсты ў аграэканамічнай галіне? Ці павялічыліся санкцыі на іх продаж?

— Сапраўды, самае гадоўнае для нас — збыт прадукцыі. Мы сёння, напрыклад, атрымліваем па 800 літраў малака на чалавека. Самі выліваем 200 літраў, а 600 трэба прадаць. Каму? Аднаўляем у Расіі, Казахстане. У Кітай пайшоў шок малака. Быў нідэрландскі рынак Еўрапейскага саюза, але ён закрываў для нашай якаснай прадукцыі.

Думаець, на Захадзе так жа адразу вырваліся санкцыі выстаўці? Яны рынтаваліся доўгі час, бо немагчыма так хутка гэтыя санкцыі ўвесці. Значыць, рынтаваліся згодна да эканамічнай галіны. Хіба варта суседзім так жыць? Ім жа горш будзе. Мы выхваем і знойдзем, куды прадаць. Прайдзе час, і ўсё гэтым не паразуміем, санкцыі сядуць. Толькі шадка страчанага часу.

— Такім чынам, дагаворы з замежнымі фірмамі больш не працуюць?

— Дагаворы павялічыліся ў Сморгоні, але па ім зямельным фірмам забароняюць працаваць. Напрыклад, мы здаюна працуем з Польшчай на злітных насенні зерневых. Сёлета нам іх не прадалі. На дзяржаўныя прадпрыемствах суседняй краіны адказалі, што не хочучь прынямацца. Але нічога. Мы купілі ў іных краінах.

— Дагаворы павялічыліся ў Сморгоні, але па ім зямельным фірмам забароняюць працаваць. Напрыклад, мы здаюна працуем з Польшчай на злітных насенні зерневых. Сёлета нам іх не прадалі. На дзяржаўныя прадпрыемствах суседняй краіны адказалі, што не хочучь прынямацца. Але нічога. Мы купілі ў іных краінах.

— Якія пратэсты ў аграэканамічнай галіне? Ці павялічыліся санкцыі на іх продаж?

— Сапраўды, самае гадоўнае для нас — збыт прадукцыі. Мы сёння, напрыклад, атрымліваем па 800 літраў малака на чалавека. Самі выліваем 200 літраў, а 600 трэба прадаць. Каму? Аднаўляем у Расіі, Казахстане. У Кітай пайшоў шок малака. Быў нідэрландскі рынак Еўрапейскага саюза, але ён закрываў для нашай якаснай прадукцыі.

Думаець, на Захадзе так жа адразу вырваліся санкцыі выстаўці? Яны рынтаваліся доўгі час, бо немагчыма так хутка гэтыя санкцыі ўвесці. Значыць, рынтаваліся згодна да эканамічнай галіны. Хіба варта суседзім так жыць? Ім жа горш будзе. Мы выхваем і знойдзем, куды прадаць. Прайдзе час, і ўсё гэтым не паразуміем, санкцыі сядуць. Толькі шадка страчанага часу.

— Такім чынам, дагаворы з замежнымі фірмамі больш не працуюць?

— Дагаворы павялічыліся ў Сморгоні, але па ім зямельным фірмам забароняюць працаваць. Напрыклад, мы здаюна працуем з Польшчай на злітных насенні зерневых. Сёлета нам іх не прадалі. На дзяржаўныя прадпрыемствах суседняй краіны адказалі, што не хочучь прынямацца. Але нічога. Мы купілі ў іных краінах.

У ЗОНЕ РЫЗЫКІ — ПАЖЫЛЫЯ ЛЮДЗІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Як правіла, махляры тэлефануюць у дзённы час, прычым на хатні тэлефон. — расказвае начальнік аддзела гадоўнага ўпраўлення крмінальнага вышукі крмінальнай міліцыі МУС палкоўнік Васіль ШУПЛЯК. — Значыць, разлічваюць засяле дна менавіта пажылога чалавека: працаздольныя члены сям'і, за раздкі выключэннем, у гэты час на рабоце, дзеці і моладзь на занятках. Прадстаўляюць супрацоўнікаў пажылых органаў і паведамляюць, што хтосьці з дзяцей або ўнукаў грамадзяніна трапіў у дарожна-транспартнае здарэнне, у якім быў пацярпелы. Для ўзмацнення эфекту на фоне гэтага гучыць галас чалавека, які гучыць. Каб пацярпелы крмінальна адказаў і адпракці ў ізалятар часовага знаходжання, што, на версіі махляроў, чаканне сваёга пажылога чалавека, прапануючы кампенсаванне пацярпеламу ў фіктыўным ДТЗ фізічнаму і матэрыяльнаму шкоду.

У выніку грамадзяне перадаюць злічаным буйную суму грошай. Адзін дзядуля надочы забавіўся 17 тысяч долараў. На працягу апошняга месяца ў краіне распачата больш чым 30 падобных крмінальных спраў. Спецыяльна тата характару забавіваўся ў Мінску, Брэсце, Пінску, Іванава, Салігорск, Барысаве і Гомелі. Зваротаў у міліцыю яшчэ больш: многія людзі адразу разумеюць, з каім маюць справу, аб чым паведамляюць праваахоўнікам.

Каб не папоўніць шэрагі пацярпелых, супрацоўнікі органаў унутраных спраў ракамендуюць звярнуць увагу на наступныя дэталь тэлефонных звакоў, якія інакч яны «разаводзі» на грошы не навазець. Значыць прадстаўляюць супрацоўнікаў Следчага камітэта або спецыяльных органаў. Часта званюць пачынаючыца з лічбы на фоне. Легенда такая — сваёж тата, каму тэлефануюць, перабягаў дарогу, яго ледзь не збіла машына. У выніку пацярпелы кіроўца. Каб кампенсаванне яму шкоду і не трапіць у следчы ізалятар, патрэбна заплаціць грошы.

— Следчы або «міліцыянер» прасіць чалавека на тым канцы продажу назваць мабільны нумар тэлефона і адрас пражывання. Затім кажуць напісаць заяву (часта ў трых экзэмплярах), у якой уключаюць імя і дзень якіх мэт перадаючы грошы. Увесь гэты час ашуканец і пацярпелы знаходзяцца на сувязі па хатнім тэлефоне. Далей размова працягваецца па мабільную. Махляры называюцца канкрэтным асобам, якому патрэбна перадаць для вырашона сітуацыі. Калі чалавек кажа, што такой сумы ў яго няма, прапануючыца сабраць усё грошы, якія ёсць дома, прычым у любым валюце. Для большай пераканаўчасці ашуканцы ракамендуець падрытвацца для сваёга паспелую бляну, ручнік, кубак, лыжка. Грошы прасюць пакласці ў цэлафанавы пакет і размясціць пачок з рэчамі. Паведамляюцца, што па перадачу прыедзе «памоць следчага». Верачы ў гэта, пажылы чалавек перадае рэчы з грашыма незнаёму.

— Пацярпелы наўсмяна суправаджае па тэлефоне да моманту перадачы грошай. — заўважае Васіль Шупляк. — Гэта рэзіцыя для таго, каб яны не мелі патэлефанаванне сваёму блізкаму чалавеку, з якім, па версіі махляроў, абдылося нішчаснае, і даведана, ці так усё на самай справе, як расказваюць. Акрама таго, пазбягаючы чалавека магчымасці перагаварыць з кімсьці, хто ў гэты час знаходзіцца дома. У выніку грамадзянін не займаецца высвятленнем сітуацыі, а толькі думае, як дапамагчы таму, хто ў гэтым мае патрэбу.

Незвычайны выпадак быў у Гомелі. На хітрыкі махляроў трапіла жанчына, якую пераканалі ў тым, што яе сын трапіў у дарожна-транспартнае здарэнне. Кур'ера ў абложым цэнтры на той момант, хутчэй за ўсё, не было, таму грамадзянку папрасілі паехаць у банкіскую ўстанову і перавесці пэўную суму на рахунак. Прычым яе не збятнілася тое, што ў першым банку, куды тая звярнулася, ёй адмовілі.

Як расказалі ў Міністэрстве ўнутраных спраў, кур'ерамі, які правіла, з'яўляюцца маладыя людзі ад 17 да 25 гадоў. Ніхто з іх не ведае, на каго працягваюць заданыя заданні ў сацыяльных сетках, у асноўным падобнае перапіска. Ад сумы, якую кур'ер забірае ў пацярпелых, ён пакадае сабе 10 %. Большасць іх з'яўляецца, што здыняюць злічанства, аднак працяг да лёгіх грошай бярэ сваё. Аднак не усё ўседамаюць, што ў такой жа ступені яшчэ адказнасць за сваё дзейні, які і той, хто гэта арганізаваў. У выніку малады людзі становяцца абавязанымі на крмінальных справах і атрымліваюць разнальня тэрміны зняволення.


Праваахоўнікі ракамендуець у насціражанаю ставіцца да падобных звакоў. Атрымаўшы паведамленне аб тым, што з блізкаму здарылася бядо, трэба неадкладна звязацца з чалавекам, пра якога ідзе гаворка. Калі ж размова з пажылым прычы не атрымалася, праабрабляць пагаварыць з іным членам сям'і. Самае гадоўнае — ніводны кампетэнтны орган не будзе прапанаванне сумніўнай здзелкі, якія датычацца грашавых сродкаў. Таму адразу, які толькі вы пачулі падобную прасю, не раздумваючы, кладзіце трыбуку!

Вераніка КАНЮТА.

Праблема

ДАФАМІНАВЫЯ ГУЛЬНЫ

або Чаму так часта пачуццё самакрытычнасці



Аляксандр БАРАНУЎ добра ведае, якая пагроза хаваецца за ірвак упакоўкай небяспечнага рэчыва.

У пачатку студзеня ў Магілёве ад перадазроўкі наркотыку памёр 37-гадовы місцовы жыхар. Гэтаму папярэдняму тэлефонны званок яго жонкі ў міліцыю і службу хуткай медаапамогі. Жанчына паведаміла, што яе муж «звар'яцеў» і прасіла дапамагчы. Тое, што спецыялісты ўбачылі на месцы, сапраўды было жахліва. У кватэры — разгром, а на цэле мужчыны шматлікія парэзы ад разбітага шкла. Дапамагчы яму медыкі ўжо не маглі, ён памёр, а восе жонка мела прабыт у тэрміновай шпіталізацыі. Спецыялісты ўпраўлення Дзяржкамтэта судовых экспертаў па Магілёўскай вобласці ўсталявалі, што яна таксама ужывала наркотык.

Валасы з пахам метадоу

— Па канфіскаваных з месца трагедыі прадметах было выяўлена, што ва ўсіх канфіскаваных выдатках (у шпрыцах, ампулах, ёмістасцях) утрымлівалася асабліва небяспечнае псіхатропава рэчыва, якое не выкарыстоўваецца ў медыцынскіх мэтах — альфа-PVP. — расказвае падрабязнаці той драматычнай гісторыі гадоўны спецыяліст па рабоце са СМІ ўпраўлення Дзяржкамтэта судовых экспертаў па Магілёўскай вобласці Ірына РАЧКОўСКАЯ. — Менавіта яно, а не шматлікія парэзы, сталі прычынай смерці мужчыны, а дакладней вострае атручэнне псіхатропам. У смарфоне загінулага была знойдзена інфармацыя, якая сведчыла аб наведванні інтэрнэт-рэсурсу па продажы наркатычных сродкаў і неаднаразовае набыванне небяспечных рэчываў.

Па факце Магілёўскай межрэгіянальнай аддзелам Следчага камітэта распачата крмінальная справа, праводзіцца следства. Справы па наркотыках, на жаль, не рэдкія. Старшы эксперт ўпраўлення спецыяльных экспертаў ўпраўлення Дзяржкамтэта судовых экспертаў па Магілёўскай вобласці Аляксандр БАРАНУЎ расказвае:

— Зараз самая хадвая дызайнерскія наркотыкі — альфа-PVP і мефедон. Менавіта яны частей за ўсё трапляюцца да нас на даследаванне. Ад мяне патрабуюць ўстанавіць, ці ёсць наркотык або псіхатроп сумесі. Абстрагавана псіхалогічна бывае цяжка. Асабліва, калі ў панасоване аб прызначэнні экспертаў прызначаны прывічаны зусім яшчэ маладых людзей, у якіх канфіскавалі наркотык. Сярод тых, хто трапіў у бядо, ёсць вяду непалапучымі. І хвалявацца, бо яны ламаюць сваё жыццё ў самым яго пачатку.

Даказваць, што чалавек ужывае наркотык, сёння не праблема. Судовыя эксперты ўсталяваюць гэты факт нават па валасках. Рэчыва назнапаша-



Аляксандр БАРАНУЎ добра ведае, якая пагроза хаваецца за ірвак упакоўкай небяспечнага рэчыва.

еца ў валасяных цыбульках, і гэта інфармацыя захоўваецца на працягу некалькіх месяцаў. Былі выпадкі, калі ў валасках выяўляліся адрасу пшч наркотыкаў — трамадол, метададн, экстазі, какані і кадэін.

Асцярожна: спартыўная хімія

На ўзбярэжжы судовых экспертаў — сучаснае абсталяванне і тэхналогія. Хромама-мас-спектраметр можа аналізаваць адначасова некалькі дзясяткаў проб і вельмі хутка вызначае, якія рэчывы яны ўтрымліваюць. Дызайнерскія наркотыкі асабліва тым, што ў іх малекулярная структура ёсць нязначна змяненні. Устаўніць такі склад класіфікацыі метадамі няматэрыя. Але прыбор дапамагае вызначыць індывідуальныя рэчывы па іх спектрах. Як спецыяліста Аляксандра Барануў турбуе яшчэ і так званая хімія для спартсменаў, якая ужываецца для нарочавання мышачнай масы. Эфіры тэстастэраону не падлягаюць дзяржкантролю, але тут ёсць свае падводныя камяні.

Летась была канфіскавана вялікая партыя такіх прапаратаў, — расказвае ён. — На каробцы было напісана «тэстастэрон цыпінат», а ў выніку аказалася тэстастэрон прапінат. Гэта вельмі прычыноўна для спартсмена. Ён павінен ведаць на 100 %, што ўключае: з гармонамі жарты дрэнна. Таму магу радзіць, перш чым ужываць спартыўнае дадаткі, прынесьці іх на экспертныя, каб даведацца пра іх склад.

На ірге

Некалькі гадоў таму перажыў бум на так званыя спамы — сінтытычныя канабіноіды. Да таго, як выветлілася, якую яны нясуць небяспечнасць, спецыялістаў у інтэрнэт-краях пад выклікам курьельных сумесей. — Канабіноіды самі па сабе выклікаюць узбуджальны эфект, але больш мількі ў адрозненне ад сінтытычных, да

Але пакуль малады, гэтага не заўважае. Наваўраць, але пачаці ап'яненне праходзіць, хоццана адно усё паўтарыць, ды яшчэ ў большай дозе. Бо ранейшай, каб зладзіць «кайф», усё халае.

Небяспечныя гульні

Нам усё час чагосьці не хапае, мы кудосьці спышаем, баімся не паспее паспрабаваць. Спецыялісты тлумачаць гэта надрахопам гармонну радасці — дафаміну, кажуць, што усё мы дафамінавыя наркаманы. Толькі адны знаходзяць яго ў жадзецьверджальных момантах — падарожжы, занятках спортам, выхаванні дзяцей, а іныя ў заганых — спіртным, наркотыках, псіхатропах. Зразумела, што ні хто ў добрым здароўі і розуме не пагодзіцца стаць п'янічам або наркаманам. Думаецца, я толькі крышчучу паспрабаваць, а потым перакручу стрэлку ініда. Але не ў кожнага атрымліваецца. На думку супрацоўніка, перашакаржа адсутнасць пачуцця самакрытычнасці.

— Адноў прыкмет залежнасці з'яўляюцца адсутнасць цікавасці да свайго стану, — кажа Дзяніс Самусёў. — Калі чалавек адчувае залежнасць, гэта вельмі добрыя пратэны. Ён хутчэй за ўсё зможа звярнуцца да нармальнага жыцця. Але часцей людзі адмаўляюць сваё залежнасць. Чалавек не заўважае, што становіцца алкаголікам.



Дзяніс САМУСЁЎ раіць маладым людзям быць больш самакрытычнымі.

наркаманам, камі'ютарным гульцом. Найнамача залежнасці — адсутнасць кантролю над ўжываннем. Калі няма ніякай рэзіцыі, з'ямі піць, калі не ведаеш, колькі выпіў, няма сігналу — усё, хочыць, да добра гэта не даравае. Сама гадоўна прымета, якая ўказвае на залежнасць, — сіндраом адмены. Гэта калі пасля ўжывання алкаголю чалавек дзе не п'е і адчувае, што яго стан пагаршаецца: пачынаецца сорабіцца, адчуваецца мляоснасць, праурашэцца сон, сніцца кашмары, павышаецца тэрыважнасць. Рададсць жыцця вяртае толькі чарговане бутэлька. Гэта ўсё ўказвае на тое, што ча-

каранне за распаўсюджванне наркатыкаў у нас дазаставае суровае. Для гэтых 18-19-гадовых хлопцаў і дзяўчат, якія яшчэ цяжка не сфарміраваліся як паўнаватарына члені грамадства і не маюць трывалыга ўпэўненя, якім каштоўнасці трэба быць, турма не лепшае месца. А спрод і ёсць вельмі таннавыя і перспектывы маладыя людзі — з спелымі ў вучобе, спорце, творчасці. Яны вучацца на праграмістаў, дызайнераў, лагістаў, але наркотыкі мяняюць іх жыццё на 180 градусаў. І каштуе гэта таго, каб застацца без будучыні».

Налі ЗІГУЛЯ, фота айтура.

Официальные правила проведения рекламной игры

Настоящие правила проведения рекламной игры «Превращай МакКомбо в призы!» (далее – Правила), направленной на продвижение продукции ресторанов быстрого обслуживания «МакДональдс»...

1. Организатор
Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной ответственностью «Глиар Куб», УНТ 192452588, зарегистрированное в Решении Мясного городского исполнительного комитета от 31 марта 2015 г. в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 192452588 (далее – Организатор)...

3. Участники Рекламной игры «Превращай МакКомбо в призы!»
Участниками Рекламной игры могут быть достигшие возраста 18 лет физические лица, граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь и постоянно проживающие в Республике Беларусь, которые выполнили условия п. 10 настоящих Правил (далее – Участники)...

4. Название Рекламной игры «Превращай МакКомбо в призы!»
5. Территория проведения Рекламной игры: Рестораны быстрого обслуживания «МакДональдс» Унитарного предприятия «КБС Виктория Ресторан» на территории Республики Беларусь.

6. Дата начала Рекламной игры: 20 апреля 2022 г.
7. Дата окончания Рекламной игры: 31 мая 2022 г.

8. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых проводится Рекламная игра (Игровые продукты):
Большой МакКомбо с Острым МакКрилом Премиер;
Большой МакКомбо с Двойным Чизбургером;
Большой МакКомбо с Фрич МакМаффин;
Большой МакКомбо с Бит Мак;
Большой МакКомбо с МакЧизкейк;
Большой МакКомбо с МакМаффин с сыром и свиной котлетой;
Большой МакКомбо с Двойным МакМаффин с сыром и свиной котлетой;
Большой МакКомбо с Фрич МакМаффин;
Большой МакКомбо с Двойным Фрич МакМаффин;
Большой МакКомбо с Чизен Фрич МакМаффин;
Большой МакКомбо с МакМаффин с сыром и беконом;
Большой МакКомбо с Фрич МакМаффин;
Большой МакКомбо с Двойным Бит Мак;
Большой МакКомбо с Двойным Бит Мак.

9. Состав и размер призового фонда Рекламной игры «Превращай МакКомбо в призы!»
Призовой фонд составляет: 58 207,92 (пятьдесят восемь тысяч двадцать семь белорусских рублей) девять десятых.

10. Порядок участия в Рекламной игре «Превращай МакКомбо в призы!»
Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 20 апреля 2022 г. (00:00:00) по 22 мая 2022 г. (23:59:59):

Table with 4 columns: No. category prize, Name of prize, Name of game, and Details. Lists prizes like mobile phone, cash, and McDonald's products.

11. Место, дата, время и порядок проведения Розыгрыша призового фонда
Розыгрыш призового фонда проводится в виде розыгрыша 18.05.2022 г. и 25.05.2022 г. в 11.22.00 (двадцать) Игровой код, следующий за ним в Списке, в количестве 2 (двух) Игровых кодов – всего по 2 единицы Приза 1 для розыгрыша 18.05.2022 г. и 11.05.2022 г.

Table with 4 columns: No. category prize, Name of prize, Name of game, and Details. Lists prizes like mobile phone, cash, and McDonald's products.

12. Порядок участия в Рекламной игре «Превращай МакКомбо в призы!»
Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 20 апреля 2022 г. (00:00:00) по 22 мая 2022 г. (23:59:59):

Table with 4 columns: No. category prize, Name of prize, Name of game, and Details. Lists prizes like mobile phone, cash, and McDonald's products.

13. Порядок участия в Рекламной игре «Превращай МакКомбо в призы!»
Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 20 апреля 2022 г. (00:00:00) по 22 мая 2022 г. (23:59:59):

Table with 4 columns: No. category prize, Name of prize, Name of game, and Details. Lists prizes like mobile phone, cash, and McDonald's products.

Таблица № 2. Розыгрыши призов

Table with 4 columns: Name of prize, Date and time of draw, Number of tickets, and Winner selection method. Lists prizes like mobile phone, cash, and McDonald's products.

11.2.2. Механизм проведения ежедневных розыгрышей Призов
К моменту проведения розыгрыша Приза Организатором формируется Список Игровых кодов по возрастанию, сформированный согласно настоящих Правил с указанием Игрового кода, фамилии, имени, отчества Участника, даты и времени совершения покупки.

11.2.3. Состав и размер призового фонда
Призовой фонд составляет: 58 207,92 (пятьдесят восемь тысяч двадцать семь белорусских рублей) девять десятых.

11.2.4. Порядок участия в Рекламной игре «Превращай МакКомбо в призы!»
Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 20 апреля 2022 г. (00:00:00) по 22 мая 2022 г. (23:59:59):

Table with 4 columns: No. category prize, Name of prize, Name of game, and Details. Lists prizes like mobile phone, cash, and McDonald's products.

11.2.5. Порядок участия в Рекламной игре «Превращай МакКомбо в призы!»
Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 20 апреля 2022 г. (00:00:00) по 22 мая 2022 г. (23:59:59):

Table with 4 columns: No. category prize, Name of prize, Name of game, and Details. Lists prizes like mobile phone, cash, and McDonald's products.

11.2.6. Порядок участия в Рекламной игре «Превращай МакКомбо в призы!»
Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 20 апреля 2022 г. (00:00:00) по 22 мая 2022 г. (23:59:59):

Table with 4 columns: No. category prize, Name of prize, Name of game, and Details. Lists prizes like mobile phone, cash, and McDonald's products.

11.2.7. Порядок участия в Рекламной игре «Превращай МакКомбо в призы!»
Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 20 апреля 2022 г. (00:00:00) по 22 мая 2022 г. (23:59:59):

Table with 4 columns: No. category prize, Name of prize, Name of game, and Details. Lists prizes like mobile phone, cash, and McDonald's products.

в данном розыгрыше. Шары перемешиваются, из лототрона извлекается шар, номер которого определяет шифр первого разряда выигрышного Игрового кода. Номер шара выносится в протокол.

12. Порядок уведомления победителей о результатах розыгрыша, порядок получения призов
Победители любых удобным ему способом: SMS-сообщением или звонком по телефону, указанным при вводе Персональных данных на Интернет-сайте Рекламной игры www.mcdonalds.by.

12.2. Для получения Приза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Победитель Рекламной игры должен до 3 июня 2022 г. явиться по адресу: М. Минск, ул. Ленина, 50, 5-й этаж, пом. 1 предельному связавшись с Организатором по телефону: (+375 29) 135-43-69 (звонок тарифицируется согласно тарифам оператора, услугами которого пользуется Участник).

12.3. Для получения Приза 2, 3, 4, 5, 6, 7 Победитель Рекламной игры должен принести в офис Организатора копию с оригиналом паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (паспорт – для граждан Республики Беларусь, или вид на жительство в Республике Беларусь – для иностранных граждан).

12.4. В случае если с Победителем Приза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в Главном Главнокомандующем Рекламной игры не удалось связаться, то в течение 30 дней с даты проведения розыгрыша Победитель должен явиться в офис Организатора лично с оригиналом паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (паспорт – для граждан Республики Беларусь, или вид на жительство в Республике Беларусь – для иностранных граждан).

12.5. Победитель Приза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 уведомляется способами, предусмотренными п. 12.1 настоящих Правил, в срок не позднее 8 июня 2022 г. Победитель должен явиться по адресу: М. Минск, ул. Ленина, 50, 5-й этаж, пом. 1 предельному связавшись с Организатором по телефону: (+375 29) 135-43-69 (звонок тарифицируется согласно тарифам оператора, услугами которого пользуется Участник).

12.6. Победитель Приза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 уведомляется способами, предусмотренными п. 12.1 настоящих Правил, в срок не позднее 8 июня 2022 г. Победитель должен явиться по адресу: М. Минск, ул. Ленина, 50, 5-й этаж, пом. 1 предельному связавшись с Организатором по телефону: (+375 29) 135-43-69 (звонок тарифицируется согласно тарифам оператора, услугами которого пользуется Участник).

12.7. Победитель Приза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 уведомляется способами, предусмотренными п. 12.1 настоящих Правил, в срок не позднее 8 июня 2022 г. Победитель должен явиться по адресу: М. Минск, ул. Ленина, 50, 5-й этаж, пом. 1 предельному связавшись с Организатором по телефону: (+375 29) 135-43-69 (звонок тарифицируется согласно тарифам оператора, услугами которого пользуется Участник).

12.8. Победитель Приза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 уведомляется способами, предусмотренными п. 12.1 настоящих Правил, в срок не позднее 8 июня 2022 г. Победитель должен явиться по адресу: М. Минск, ул. Ленина, 50, 5-й этаж, пом. 1 предельному связавшись с Организатором по телефону: (+375 29) 135-43-69 (звонок тарифицируется согласно тарифам оператора, услугами которого пользуется Участник).

12.9. Победитель Приза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 уведомляется способами, предусмотренными п. 12.1 настоящих Правил, в срок не позднее 8 июня 2022 г. Победитель должен явиться по адресу: М. Минск, ул. Ленина, 50, 5-й этаж, пом. 1 предельному связавшись с Организатором по телефону: (+375 29) 135-43-69 (звонок тарифицируется согласно тарифам оператора, услугами которого пользуется Участник).

12.10. Победитель Приза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 уведомляется способами, предусмотренными п. 12.1 настоящих Правил, в срок не позднее 8 июня 2022 г. Победитель должен явиться по адресу: М. Минск, ул. Ленина, 50, 5-й этаж, пом. 1 предельному связавшись с Организатором по телефону: (+375 29) 135-43-69 (звонок тарифицируется согласно тарифам оператора, услугами которого пользуется Участник).

12.11. Победитель Приза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 уведомляется способами, предусмотренными п. 12.1 настоящих Правил, в срок не позднее 8 июня 2022 г. Победитель должен явиться по адресу: М. Минск, ул. Ленина, 50, 5-й этаж, пом. 1 предельному связавшись с Организатором по телефону: (+375 29) 135-43-69 (звонок тарифицируется согласно тарифам оператора, услугами которого пользуется Участник).

12.12. Победитель Приза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 уведомляется способами, предусмотренными п. 12.1 настоящих Правил, в срок не позднее 8 июня 2022 г. Победитель должен явиться по адресу: М. Минск, ул. Ленина, 50, 5-й этаж, пом. 1 предельному связавшись с Организатором по телефону: (+375 29) 135-43-69 (звонок тарифицируется согласно тарифам оператора, услугами которого пользуется Участник).

12.13. Победитель Приза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 уведомляется способами, предусмотренными п. 12.1 настоящих Правил, в срок не позднее 8 июня 2022 г. Победитель должен явиться по адресу: М. Минск, ул. Ленина, 50, 5-й этаж, пом. 1 предельному связавшись с Организатором по телефону: (+375 29) 135-43-69 (звонок тарифицируется согласно тарифам оператора, услугами которого пользуется Участник).

12.14. Победитель Приза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 уведомляется способами, предусмотренными п. 12.1 настоящих Правил, в срок не позднее 8 июня 2022 г. Победитель должен явиться по адресу: М. Минск, ул. Ленина, 50, 5-й этаж, пом. 1 предельному связавшись с Организатором по телефону: (+375 29) 135-43-69 (звонок тарифицируется согласно тарифам оператора, услугами которого пользуется Участник).

12.15. Победитель Приза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 уведомляется способами, предусмотренными п. 12.1 настоящих Правил, в срок не позднее 8 июня 2022 г. Победитель должен явиться по адресу: М. Минск, ул. Ленина, 50, 5-й этаж, пом. 1 предельному связавшись с Организатором по телефону: (+375 29) 135-43-69 (звонок тарифицируется согласно тарифам оператора, услугами которого пользуется Участник).

12.16. Победитель Приза 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 уведомляется способами, предусмотренными п. 12.1 настоящих Правил, в срок не позднее 8 июня 2022 г. Победитель должен явиться по адресу: М. Минск, ул. Ленина, 50, 5-й этаж, пом. 1 предельному связавшись с Организатором по телефону: (+375 29) 135-43-69 (звонок тарифицируется согласно тарифам оператора, услугами которого пользуется Участник).



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Белгрупппромбанк»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 31 марта 2022 г.

Table with 6 columns: No. line, Name of article, Symbol, Point of valuation, Date, and Amount. Shows assets and liabilities in Belarusian rubles.

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за январь – март 2022 года

Table with 6 columns: No. line, Name of article, Symbol, Point of valuation, Date, and Amount. Shows income and expenses in Belarusian rubles.

Председатель Правления А.А. Люсюк
И.о. главного бухгалтера И.П. Гейно

Дата подписания: 4 апреля 2022 г.
Ссылка на финансовую отчетность: https://bit.ly/3HhZD7D
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 013 от 13 февраля 2019 года выдана Национальным банком Республики Беларусь, УНТ 100663551.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ликвидатора ОАО «Передвижная механизированная колонна № 32» объявляет повторный аукцион по продаже одного лота имущества в составе:

- чук металлообработки № 2 (оставшиеся части и принадлежность: пригоршня, навес, дымовая труба) общей площадью 1222,0 кв. м с ив. № 630С/46689, адрес: Минская область, г. Молодечно, ул. Сухая, 89/4,
• здание склада нефтепродуктов с ив. № 630С/46865 общей площадью 47 кв. м, адрес: Минская область, г. Молодечно, ул. Сухая, 89/6 (далее – Объекты).

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 6420000001000776 (право постоянного пользования) площадью 5,3062 га, кадастровый номер Объектов будет выделен после в праве на указанный земельный участок.

Объекты обременены договорами аренды (сведения можно получить у организатора торгов).
Начальная цена с НДС (20%) – 227 808,00 бел. руб. Цена снижена на 20%. Задаток 10% от начальной цены – (22 780,80 бел. руб.).

Аукцион состоится 04.05.2022 в 10:00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 23.04.2022 в 18:00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 516-80-85, 516-80-84, (8029) 102-11-37, 102-11-38.

«ГОМСЕЛЬМАШ», МАЗ, «АТЛАНТ»...

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Зыходзячы са стратэгіі развіцця нашай арганізацыі, мы сёння робім акцэнт менавіта на рэалізацыі рэспубліканскіх і абласных працоўных праектаў, — падкрэслівае Аляксандр Прохараў. — Рэспубліканскі праект павінен ахопліваць моладзь з розных рэгіёнаў краіны (не менш як з чатырох абласцей). У чым сэнс? Маладыя людзі разам працуюць, пражываюць у адным месцы, для іх арганізоўваецца вялікая культурна-эдукацыйная, грамадска-патрыятычная спартыўная праграма. Для абласных працоўных праектаў таксама абавязкова ўмова — прыцягненне моладзі з розных раёнаў адной вобласці.

Як мы пераканаліся, менавіта рэспубліканскія працоўныя праекты даюць магчымасць іх развіцця карпаратыўнай культуры і ўвогуле для развіцця студэнтаўскага руху ў Беларусі. Дарчы, налета мы будзем адзначаць ужо 60-годдзе. А ў верасні бліжэйшага года дваццацігоддзе адзначыць грамадскае аб'яднанне «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі», таму 2022 год для нас — вельмі адказны.

«За межы Беларусі летася выехалі 247 чалавек у складзе 17 студэнтаў».

Па словах Аляксандра Прохарава, з пачатку года праз штабы працоўных спраў было працэдуравана ўжо каля тры тысячы маладых людзей: гаворка ідзе пра будаўнічых, медыцынскіх, сэрвісных студэнтаў.

Але асноўная колькасць моладзі будзе працаваць у складзе студэнтаў летам. Мы не гоймак за лібамі, а працуем на якасць, — кажа ён. У пачатку красавіка было падпісана пагадненне з ЗАТ «Атлант», на базе якога будзе працэдуравана рэспубліканскіх вытворчых праект. Наймальнік пашырае лінейку работ плюс прымае на работу больш маладых людзей, чым летася. Капі ў 2021 годзе на «Атланце» працавалі 232 маладых чалавекі, то сёння іх будзе ўжо тры сотні. Цілер прапрацоўваецца пытанне аб рэалізацыі рэспубліканскага праекта і на Мінскім трактарным заводзе. Акрамя



таго, хлопцаў і дэвуцат гатовая прыняць. Беларуская чыгунка. — Шмат станоўчых водгукаў мы атрымліваем у адрас нашых студэнтаўскаў ад наймальнікаў з Расіі, — кажа Аляксандр Прохараў. — Гэтым летам іх эню чакаюць ва Усерасійскім дзіцячым аздараўленчым цэнтры «Арляны» (калі 100 чалавек), у лагеры «Марска хвала» ў Кранадарскім краі (150 чалавек). Ёсць прапановы і на ўдзел у будаўнічых праектах у Расіі.

«Аляксандр Прохараў падкрэсліў, што сёння ніхто не гоніцца за лібамі на ахоне моладзі занятасцю ў студэнтах. Галоўнае — якасць».

Будаўнічы атрад «Дойдлі» з Палацкага дзяржаўнага ўніверсітэта працаваў летася на Міжнароднай студэнцкай будоўлі «Кузбас-300» у расійскім Кемерава і стаў там найлепшым. Беларускія студэнты разам з расійскімі і казахскімі будаўнікамі ўдзельнічалі ва ўзвядзенні спартыўнага і сацыяльнага аб'ектаў капітальнага будаўніцтва Кузбаса. На міжнароднай будоўлі сабраліся 18 атрадаў, канкурэнцыя была вельмі сур'ёзная. Нашых хлопцаў

эню чакаюць у Кемерава. Плюс мы гатовыя накіраваць туды і медыцынскіх студэнтаў. Увогуле колькасць медыцынскіх студэнтаў будзе павялічвацца. Мы сустраліся з кіраўніцтвам Міністэрства аховы здароўя нашай краіны і даведзілі, што ў медучастках ёсць патроба ў маладых і сярэднім медыцынскім персанале. У Астравы па-ранейшаму працягваюць рабочыя рукі на аб'ектах сацыяльнай інфраструктуры: на будаўнічым аўтавакзале і львовага палаца.

Перад абласнымі камітэтамі БРСМ пастаўлена задача — арганізаваць не менш як адзін абласны працоўны праект. Ужо вядома, што на ААТ «Гомсельмаш» будзе цыфраваць у рамках таго ж праекта 120 чалавек.

Як заўважыў Аляксандр Прохараў, разам з міністэрствам адукацыі, працы і сацыяльнай абароны і Рэспубліканскім інстытутам прафесійнай адукацыі прапрацоўваецца пытанне аб праходжанні кароткатэрміновых прафесійных курсаў з выдачай адпаведных пасведчанняў.

— Сёння ёсць запыт з боку моладзі — студэнты хочучы паралельна з вышэйшай адукацыяй атрымаць яшчэ і рабочую спецыяльнасць. Яшчэ месяц для гэтага — вельмі шмат. Мы хацелі б, каб гэта былі

«Наймальнік пашырае лінейку работ плюс прымае на работу больш маладых людзей, чым летася. Капі ў 2021 годзе на «Атланце» працавалі 232 маладых чалавекі, то сёння іх будзе ўжо тры сотні».

менавіта кароткатэрміновыя курсы, якія былі менш дэзавольны для маладых людзей атрымаць дадатковую рабочую спецыяльнасць, апынуцца падчас работы ў складзе студэнтаў на больш адказным участку і атрымаць больш высокі заробак.

Аляксандр Прохараў падкрэсліў, што сёння ніхто не гоніцца за лібамі на ахоне моладзі занятасцю ў студэнтах. Галоўнае — якасць. Летам 2021 года быў рэалізаваны нацыянальна-рэспубліканскі маладзёжны працоўны праект, сродкі якіх будоўліны — «Горад маладоўці» (Усебеларуская маладзёжная будоўля ў Астравы), сельскагаспадарчы — «Талачыні» на базе Талачынскага кансервавага заводу і вытворчы — «Атлант-2021». Апошні аб'яднаў 13 студэнцкіх вытворчых атрадаў. Маладыя людзі працавалі спесярына-эбэршчынамі бытавой тэхнікі ў домі зборкі халадзільнікаў у тры змены, пражывалі ў інтэрнаце Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага ўніверсітэта. Дарчы, закраняе акцыянернае таварыства «Атлант» стала найлепшым у намінацыі «Пераходны сідг найлепшай арганізацыі, якая прама».

Статус абласной (гарардскай) маладзёжнай будоўлі ў 2021 годзе атрымалі будаўнічы і шматфункцыянальнага медыцынскага цэнтры ў Брэсце, страдні школы ў мікрарэёне № 96 Гомеля, кардыярэаўтэагнічнага корпусна на тэрыторыі Магілёўскага абласной клінічнай бальніцы, рэканструкцыя корпусна кадраўскага вучылішча ў Палацку, рэканструкцыя вуліцы Гагарына ў Віцебску і комплексу будынкаў Гарардскай клінічнай бальніцы № 3 у Гродне.

За межы Беларусі летася выехалі 247 чалавек у складзе 17 студэнтаў.

Надзея НІКАЛАЕВА, Фота БРСМ.

Падзея

Арка памяці

У Мінску адкрылі помнік ратавальнікам, якія загінулі пры выкананні службовага абавязку

Манументальна-адукацыйная скульптура «Супрацоўнік МНС, якія загінулі падчас выканання службовага абавязку» з'явілася на тэрыторыі Універсітэта грамадзянскай абароны Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. На цырымоніі адкрыцця прысутнічаў кіраўнік ведамства.



«У Год гістарычнай памяці мы не маглі гэтага не зрабіць, — адзначыў міністр па надзвычайных сітуацыях Вадым СІМІУСКІ. — Летася пачалася сур'ёзная, карпатлівая работа па пошуку дакументальнага пацверджання фактаў гібель нашых калегаў, таварышчў. Увогуле ў час выканання службовага абавязку загінула 48 чалавек. Каб ушанаваць паміць усіх загінулых, у Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях узнікла ідэя стварэння помніка».

Сродкі на манумент збіралі прадстаўніцкі ўсіх пакаленняў беларускіх ратавальніцкіх курсы, афіцэры, супрацоўнікі МНС, ветэраны. «Месца выбрана невядома, — менавіта тут праходзяць навучанне нашы будучыя беларускія ратавальнікі, якія заўтра паступіць на службу ў органы па надзвычайных сітуацыях, — заўважыў кіраўнік ведамства. — Вядома, яны павінны

Лоўдра, супрацоўнік МНС, які загінуў падчас туюшняга пажару на Мінскім заводзе вылічальнай тэхнікі 11 мая 2010 года. Жанчына падзякавала ратавальнікам за паміць, а таксама за дапамогу, якую ёй дагэтуль аказваюць супрацоўнікі МНС. «Я глядзела на хлопцаў, якія ішлі ў казармы, і хацела, каб усе жылі жыццём і здарова, каб у іх усё складалася на службе, — расказала Валянціна Лоўдра. — Мой сын заўсёды любіў гэтую прафесію, ён захацеў стаць пажарным пасля прагледу фільма аб ратавальніках».

Аўтар помніка — беларускі скульптар Сіргей Бандарэнка. «Увеквечыць паміць загінулых — мая высякарданная задача, — адзначыў ён. — Асноўная ідэя заключалася ў тым, што ў надзвычайных сітуацыях працуе чалавечая зьяна, людзі адказваюць адзін за аднаго. І бываюць такія выпадкі, што хтосьці з іх гіне. Сімавалізм манумента — у арцы, у якім уваходзяць ратавальнікі, а выходзяць з яе дзялёка не ўсе».

Вераніка КАНОТА, Фота БелТА.



Валянціна АНАНЬЕВА:

«ПЕСМІСТЫЧЫЯ РАЗМОВЫ ПРА ТУРЫСТЫЧЫІ АГЛІНУ АНІ ПРА НЕАПРАЎДАНЫЯ»

Значэнне турызму ў жыцці сучаснага грамадства немагчыма пераацніць. І ўсё ж нельга не ўлічваць той факт, што сфера турындустрыі моцна пацірпела падчас пандэміі COVID-19. Давоць аб сабе знаць і эканамічны крызісы, і ў цэлым наўстойлівае становішча ў свеце. Што цілер адбываецца з турызмам у Беларусі, ці не знікне запатрабаванасць у турыстычнай прафесіі, а таксама якія задачы робіцца для развіцця ўнутранага турызму — аб гэтым і не толькі мы пагаварым з дырэктарам Інстытута менеджменту спорту і турызму, кандыдатам эканамічных навук, дацэнтам Валянцінай АНАНЬЕВАЙ.



— Валянціна Мікалаеўна, калі гаворыць у цэлым — якая спецыяліста рыхтуецца? — Шматфункцыянальнага. Студэнтам чытаюць дзве замежныя мовы, да таго ж ва ўніверсітэце ёсць інстытут Канфідэнцы, куды прыходзіць высаканасна-спецыяліста з Кітаю. А сёння гэта вядома, бо мы бачым, як актыўна працягваецца замежны турызм. У нас шмат практычных заняткаў па турызме, праводзіцца навучанне па такіх дысцыплінах, як краязнаўства, гісторыя Рэспублікі Беларусь, максімальна засяроджанае увагу на ўзяцце турызму, які будзе садзейнічаць прыцягненню сродкаў замежных турыстаў. Вельмі шмат увагі ўдзяляем студэнтам, пачынаючы з першага курсу. Дзёнь зразумела, што хтосьці, каб іны стаілі экспертамі ў сфера турызма, а шматлікіх кіруючых асобаў і эканамічных імятаў інавацыйнага кірунку ў эканаміцы. Ведаецца, набыць турыстычны білет у Егіпет ці Турцыю, напэўна, можа лобі грамадзян нашай краіны, не прыбываючы да паслуг аэрапарту. А вось як прыбываць турыста да нас — гэта ўжо іншае пытанне, якія павінны займацца спецыяліста з адпаведнай спецыяльнасці адукацыі.

турызме і актуальнасць турыстычнай прафесіі? — Турыстычная спецыяльнасць запатрабавана, і лічу, што яна будзе такой надалей. Але важна, каб галіна хацела гэтых спецыялістаў трансфармаваць. Так, быў час, калі людзі зарабілі грошы на продажы білетаў, цілер ён скончыўся. Спецыяліста ў сфэры турызму павінны прыйсці ў кампаніі і прапанаваць новыя вяды, якія атрымаў у вышэйшай навукальнай установе.

«Усе наракаюць, што сёння грошы, কম былі ўчора. З гэтым ужо зразумела, але ж давайце што-небудзь рабіць. Столькі, колькі зрабіла дзяржава для прыцягнення сродкаў турыстаў, ні адна краіна не робіць».

Працэнт студэнтаў, якія навукаюцца за кошт рэспубліканскага бюджэту, у нас невялікі. Таму ў кожнага ёсць магчымасць свабоднага працэдуравання. Ншмат студэнтаў пасля заканчэння ВНУ звяртаюцца да нас па прычыне таго, што яны не

змаглі знайсці сабе месца для працэдуравання. Калі студэнт матываваны застанца ў галіне, ён будзе на працы вучобы працаваць і праходзіць практыку ў «свайой» туррыстанова. Нашы выпускнікі могуць вяртацца ў рэгіёны, а могуць застанца ў сталіцы, бо шмат знавак ад турыстычных кампаній, прадпрыемстваў, у паддэалячэнні якіх знаходзяцца санаторыі, прафілакторыі. Хоць, вядома, і зручна было б ўзяць у турызму некалькі спецыялістаў спецыяліста за меншыя грошы, але ўсё роўна, калі арганізацыя сутыкаецца з тым, што ёй трэба зарабіць, яны заходзяць бачыць спецыяліста, які дазволіць ім гэтыя грошы атрымаць.

— Навоюкі важна сёння мець адпаведную падрыхтоўку ў прафесіі турыстычнай сфэры? — Калі ў краіне адмінілі ліцэнзаванне турыстычнага віду дзейнасці (яно патрабуе ад спецыялістаў, якія працуюць у турыстычных кампаніях, адпаведнай адукацыі), то ў гэтых кампаніях пачаў працаваць усе ахвотны. Таму паўстае праблема асабнячэння самай спецыяльнасці. Многія турыстычныя кампаніі паставілі сабе за мэту — найхейш продаж тураў за мяжу. Гэта звычайная працягавая работа, якая не патрабуе спецыяліста па турызме, ён проста прадае, і на гэтым кампанія зарабляе грошы. Аднак асноўны працэнт паслуг, якія аказваюць у турыстычных кампаніях, павінен быць ад узнатога турызму. Да таго ж здарылася пандэмія, эканамічная крызіса і дзяржава эню гаворыць: прадаваць — гэта добра, але прываблівае сродкі турыстаў! А як? Спецыяліст, які прадуе ў кампаніі і не ведае нічога, акрамя таго, што можа прапанаваць туры, не разумею, з чаго пачаць, бо не знаёмы з усімі гэтымі механізмамі, якія дзюць у адпаведнай навукальнай установе.

— Валянціна Мікалаеўна, а як прыбываць да нас турыстаў? Якія задачы павінны зрабіць у гэтым кірунку? — Ёсць розныя катэгорыі турыстаў. Напрыклад, якія прыходзяць, каб вывучыць новыя для сабе краіны або свая карані, мінулае родных, якія калісьці эмігравалі. Турысты цілер самаарганізаваныя, яны выразна ўяўляюць, куды хочучы, і, вядома, гэта іх асабнячэнне.

«Нам не патрэбна вынаходзіць новае, трэба толькі сабраць найлепшае, адаптаваць гэта да сабе і даць магчымасць людзям зразумець, што на гэтым можна зарабіць грошы, у тым ліку дапамачы дзяржаве такой новай варыяцыйнай падыходу да турыстаў».

дома, ім трэба дапамагачь, садзейнічаць і знаходжанню туды. Ёсць вялікая катэгорыя, якую да гэтага пары прывабліваюць нашы санаторыі здарэнняў, аграэкатурызм, архітэктурныя помнікі і г. д. Там сума, якую яны пачынаюць іх здавальняць і разам з тым трэба ісці далей — тэхналагічна развівацца, павялічваць колькасць і якасць спецыялістаў — трэба перафармаваць само ўяўленне пра турыста, якія мы хочам у нас бачыць. Мы павінны сёння працаваць, каб яго прыцягнуць, і неабходна разумець, што пакуль стаім у пачатку гэтага шляху. Ёсць праша, трэба прыцягнуць у дапамогу «селебрыці», эканамістаў, блогераў — яны вельмі мабільныя, яны нашы саюзнікі ў гэтай справе.

— Што Беларусь можа прапанаваць замежным турыстам? — Мы, беларусы, пазіцыянуем, што ў нас краіна рэ і аэраў, што ў нас вельмі зьяныя, палі, мы трэця ў свеце па наяўнасці прасонай вяды. І так сабе пазіцыянуем правільна, гэта наша культура, самабытнасць, гэтым трэба ганарыцца і мець працяг. Цілер мы саюзнічваем з дзюма краінамі, якія для нашай эканамічнай і ствараюць вялікія працэнт у ВУП: Кітай і Расія. У іх ёсць грошы, і яны гатовыя быць прадукта. Да гэтага трэба быць падрыхтаванымі: яны павінны зразумець, што могуць кушыць у нас. Тым ж кітаю адпавядаць у нашым класічным разуменні не хочучы, а прапанаваць ім нешта больш цікавае мы не можам — няма такіх магчымасці. Таму ў планан, напрыклад, акултурцы ўсе нашы звычкі, ствараць там умовы для пражывання, накітавалі асобны спецыялісты, боўсаць з усім неабходным, што павінны быць у нас, па апошнім слове тэхнікі і многае іншае. І для арганізацыі па-

добнага адпачынку павінна падключыцца вялікая колькасць спецыялістаў, якія будучы ствараць умовы для асабнячэння патрэбных паслуг — па забеспячэнні харчаваннем, тэхнічным аснашчэнні, па размішчэнні, арганізацыі забавляльных мерапрыемстваў і г. д. Гэта тое, чым займаецца цілер усеё свец. Прыкладам для нас з'яўляецца Швецыя, якая прапанаваць за грошы адпачынаць тым, хто гатовы за гэта плаціць. У сваю чаргу праца ў гэтым кірунку можа дазволіць моладзі, не з'яжджаючы з нашай краіны, зарабіць сёння грошы. Я хачу, каб нашы студэнты засталіся тут, але я павінна забяспечыць іх вост такія добрыя віды работы. У гэтай сувязі нам не патрэбна вынаходзіць новае, трэба толькі сабраць найлепшае, адаптаваць гэта да сабе і даць магчымасць людзям зразумець, што на гэтым можна зарабіць грошы, у тым ліку дапамачы дзяржаве такой новай варыяцыйнай падыходу да турыстаў.

— Вы лічыце, што шведская турыстычная мадэль знайдзе прымяненне ў нашых рэаліях? На гэта неабходна наваяць сродкі... — Лічу, што гэта інвентырычны праект, павінны быць недзяржаўныя грошы і недзяржаўны заказ. Думаю, што ўсё ж такі гэта грошы, якія павінны прыйсці з іншых краін. Эню жа, калі гэта кітаюшы грошы і іх інвентыры, то па іх і патрэба і будзем адаптаваць турыстаў. Калі расійскія грошы, то трэба лічыцца з іх разуменнем культуры, менталітату, кіравання іх працаванымі. Так, гэту ідэю трэба прадаваць, немагчыма навукаўчы правільна яе прэзентаваць. Але вельмі хацела б, каб гэта ідэя і стратэгія развіцця сталі дзяржаўнымі, тады мы змаглі б уключыць яе ў эканамічны абарот, што прыносіла б нам добрыя грошы.

— Якіх перспектываў далейшай развіцця турызму ў Беларусі ў сувязі з ныйстойкай сітуацыяй у свеце? — Крызіс — пачатак часоў новага вядома, ліквідацыя старога, што выйшла з моды. Я заўсёды прымерваю на сабе: куды захацець б паехаць, што наглядзецца. І толькі так можна пісаць стратэгію, прапанаваць ёй. Наша стратэгія развіцця турызму разлічана да 2025 года, усе дзю-

чы сёння вяду турызмам там пералічана. Планаўца далей развіваць аграэкатурызм, санаторнае лячэнне, тое, што ў нас усё нова. Аднак у стратэгіі павінна з'явіцца штосьці новае, трэба пачаць рухацца ў гэтым кірунку. Бачу, што без падтрымка пачатку не атрымаецца нічога іншага. Калі мы прапанаваць нешта новае, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развіваліся на працягу апошніх 50—60 гадоў, але яны павінны працядаць развівацца, пад гэта папрацоўвацца праграмы, стандарты, перафармітуецца ўсё галіна, але яно павінна з'явіцца. Гэта датычыцца не толькі сфэры турызму, але і многі іншых сфэр. Таму нельга казаць, што ва ўсім усё добра, толькі адзін турызм працядае. Не, прасідаюць тыя галіны, якія развівалі

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)

по поручению ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радимир»

извещает о проведении 20 мая 2022 года открытого аукциона по продаже имущества в 11,00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

Table with 3 columns: № лота, Наименование предмета торгов, Сумма задатка в белорусских рублях.

Продавец: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радимир», г. Гомель, ул. Гагарина, 20.

Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Для участия в аукционе необходимо: Оплатить задаток в размере 5% от суммы задатка.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

Порядок оформления участия в аукционе осуществляется по контактным тел. в 09:00-17:00 (0233) 372-37-52.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

О-ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ - ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Table with 3 columns: Организатор аукциона, Адрес ЭТП, Оборудование, выдвинутое в употребление.

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мельника, 5/2, пом. 1703.

Продавец: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мельника, 5/2, пом. 1703.

Оператор ЭТП: ООО «ИТМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мельника, 5/2, пом. 1703.

Адрес ЭТП: www.ipmtorg.by

Оборудование, выдвинутое в употребление, расположено по адресу: г. Минск, ул. Юрия, 50

Table with 4 columns: № лота, Наименование, Изначальная цена в НДС 20%, руб.

Шаг аукционных торгов составляет пять процентов от начальной цены предмета аукционных торгов (по каждому лоту).

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукционных торгов перечисляется на расчетный счет ООО «ИТМ-Торги».

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения аукционных торгов.

Условия оплаты: 100 процентов от цены продажи предмета торгов вносится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговли ООО «ИТМ-Торги».

Ответственность участника аукциона, его права и обязанности, штрафные санкции прописаны в соглашении о правах и обязанностях стороны в процессе подготовки и проведения аукциона.

Получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мельника, 5/2, пом. 1703.

Дата и время начала и окончания аукционных торгов: с 11.00 по 13.00 20.05.2022 г.

Дата и время окончания приема документов: заявки на участие в аукционных торгах принимаются до 10.00 20.05.2022 г.

Контактные данные: Тел.: +375 17-373-21-33; +375 (41) 704-92-06.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже пущуемого жилого дома в частную собственность

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже пущуемого жилого дома в частную собственность в д. Боброво-1, д. 7 Крайского сельсовета Логойского района Минской области

Форма проведения аукциона: Открытый

Дата, время и место проведения аукциона: 19 мая 2022 года в 11.00, а/р. Крайск, ул. Буяновского, д. 8, Крайский сельсовет, зал заседаний.

Продавец и его адрес, телефоны: Крайский сельский исполнительный комитет, 223138, Крайск, ул. Буяновского, д. 8

Место нахождения имущества: д. Боброво-1, д. 7

Общая площадь: 45,0 кв. м

Жилая площадь: 37,0 кв. м

Одноквартирный, одноквартирный жилой дом, материал стен - кирпич, кровля - черепица, санузел - ванная, туалет, отопление - печное. Водопровод, канализация, газоснабжение отсутствуют.

Условия аукциона по продаже пущуемого имущества: Информация о типе товара, сведения о подготовке и проведении аукциона, расходы по публикации извещения аукциона и расходы на подготовку документов, составление актов выполненных работ в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.

Начальная цена предмета аукциона, бел. руб.: 32 000

Срок подписания договора: 7 (семь) дней с даты проведения аукциона.

Условия оплаты: 100 процентов от цены продажи предмета торгов вносится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговли ООО «ИТМ-Торги».

Ответственность участника аукциона, его права и обязанности, штрафные санкции прописаны в соглашении о правах и обязанностях стороны в процессе подготовки и проведения аукциона.

Получатель платежа: Крайский сельский исполнительный комитет, 223138, Крайск, ул. Буяновского, д. 8

Дата и время начала и окончания аукционных торгов: с 11.00 по 13.00 20.05.2022 г.

Дата и время окончания приема документов: заявки на участие в аукционных торгах принимаются до 10.00 20.05.2022 г.

Контактные данные: Тел.: +375 17-373-21-33; +375 (41) 704-92-06.

Дата и время начала и окончания аукционных торгов: с 11.00 по 13.00 20.05.2022 г.

Дата и время окончания приема документов: заявки на участие в аукционных торгах принимаются до 10.00 20.05.2022 г.

Контактные данные: Тел.: +375 17-373-21-33; +375 (41) 704-92-06.

Применяются положения статьи 18.01.03. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества - Изолированное помещение

Альфа-Банк

Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»

220013, Минск, ул. Сурганова, 43-47 тел.: (017) 217-64-63, 217-64-30, факс: (017) 200-59-29

Телес 252190 ITB BY, SWIFT ALFA BY 2X

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 01.04.2022

Table with 5 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 2020, 2021

И.О. Председатель Правления: С.З. Пархоменко

Главный бухгалтер: А.В. Скрипка

Дата подписания: 06 апреля 2022 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИИ И УБЫТКАХ по состоянию на 01.04.2022

Table with 5 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 2020, 2021

И.О. Председатель Правления: С.З. Пархоменко

Главный бухгалтер: А.В. Скрипка

Дата подписания: 06 апреля 2022 г.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» (Организатор аукциона)

извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (Продавец)

Лот № 1: склад № 1, инв. № 6215-14513, 216 кв. м.

Материальная ценность имущества как объекта - «Фальварк - Альфа» - скан.

Минская область, Несвижский р-н, Альфа, ул. Заводская, 1/11 (шифр 61700055).

Адрес: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альфа, ул. Заводская, д. 1/11.

Обременение: обременение (обременение) прав на недвижимое имущество в виде залога в тринадцатом искомом аукционисте.

Земельный участок: 62428350061000197, площадь 0,1255 га.

Задаток - 1 базовая величина. Шаг аукциона - 5%.

О-ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ - ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

